

# Наша Ніва

П Е Р Ш А Я      Б Е Л А R U S C K A Я      Г А З Э Т А

Заснаваная ў 1906. Адноўленая ў 1991. Выходзіць у пятніцы

**Тамара  
Віньнікава**выдала кнігу пра Фадзея  
Булгарына.

сторонка 6

**Як зрабіць  
дзіця чалавекам**Менскія школы зь беларускай  
мовай навучаньня.

сторонка 5

**Хрыстос уваскрос,  
дарагія таварыши!**Міні-эсэ  
Сяргея Астраўца.

сторонка 16

# Сэрцам у Эўропе

90,4% літоўцаў на рэфэрэндуме 10–11 траўня прагаласавалі за ўваходжанье краіны ў Эўразію. Справа вырашана! Вільня з галавою акунулася ў съяточную эўфарыю. Старожытная сталіца Беларусі, сэрца нацыі, дзе Багушэвіч вярнуў ва ўжытак саму назыву «Беларусь», дзе была заснаваная першая беларуская газета «Наша Ніва», — ужо ня толькі геаграфічна, але і палітычна ў Эўропе. Беларусь пакуль што рыфмуецца. Старонка 2.

НАС ВЫВУЧАЮЦЬ

## Навука пра дачнікаў

Дачнікам, які з шулікамі ў руках цікуюць за каровамі, збіраючы бясцэнныя для павышэння ўраджайнасці ляпехі, і не наўме, што яны могуць уяўляць сабой ня менш каштоўны аб'ект зацікаўлення, толькі навуковага. Сустрэча з Рананам Эрвуэ, французскім сацыёлягам, які вывучае феномэн савецкіх дачнікаў на беларускім матэрыяле, адбылася 13 сакавіка ў Беларускім ПЭН-цэнтры.

«Эканамічны фактар для дачнікаў не галоўны», — цвердзіц ён. Паслы двух гадоў дасыследаваній французскі навуковец зрабіў выснову, што дачнікамі кіруе складаны суплёт мэтываў: прага пабыць на прыродзе, жаданне знайсці сябе, самастойна размнажаццаў свой час і г.д. Р.Эрвуэ зазначыў, што немалую ролю ў развіціці дачаў адыграла і савецкая рэчайснасць: нястача жылплошчы ў маленікіх савецкіх квартэрах (ня кажучы пра слынныя камуналкі) правакавала гараджанаў да ад'езду за горад, каб хоць улеткую «пажыць па-людзку».

Навуковец лічыць, што ня толькі прастора, але й час на дачы ды ў горадзе мае розныя «вымеры». Гэтак,


на лецішчы чалавек больш вольны ў плянаваны свайго дня, што таксама спрыяе псыхалічнай разгрузцы. Ён сам вырашае, што, як і калі яму рабіць, а не падпарадкоўваеца рytmu гарадзкога жыцця, зададзеному ім. Французскі дасыследнік адзначыў, што нашыя гарады, у прыватнасці Менск, кепска арганізаваныя: вялікія адлегласці паміж крамамі, вобмаль маленьких кавярняў, дзе людзі маглі бы сустракацца, адпачываць, камунікаваць.

Тым на менш, суцяшае сп. Эрвуэ, «мы не адны ў Сусьвеце». У Францы на 60 млн. насельніцтва прыпадае 15 млн. садочак. Прыхым шматлікія французы, гэтаксама як і мы, высаджваюць на сваіх дзялянках бульбу (прайда, не ў такой колькасці), гуркі, памідоры, перцы. «Я таксама маю гародчык, і мой сусед па дзялянцы якраз перад мaim ад'ездам высаджваў цыбулю, часнык, памідоры... У нас, прайда, гуркі растуць толькі вялікія, а не такія маленікі, як ёсьць у вас. І яшчэ

ў нас шмат розных салатай, шпінату і батуну сеюць», — падзяліўся сваімі назіраннямі дасыследнік. Дарэчы, французы выбіраюцца на свае гароды таксама не дзеля эканамічнае выгады: як і мы, яны шукаюць адпачынку, еднасці з прыродай і г.д.

Копіі сваёй дысэртацыі пра беларускіх дачнікаў пасыла абароны ў Бардо дасыследнік дашле ў Беларусь.

Аркадзь Шанскі



## Падарожжа з «Нашай Нівой»

У сярэдзіне мінулага лета ў кватэры менскага сям'і Точкай пачуўся тэлефонны званок: «Гэта з «Нашай Нівой» непакояць... Віншум, Вы выйгрылі прыз ад рэдакцыі — паездку ў Палангу!» Пераможца, Алена Точка, беручы ўдзел у конкурсе «НН», нават не спадзявалася нешта выйграць. Ёю кіравала хутчай сама жаданьне ўдзелу. Алена ўжо прыкідала, якую віраптку возьме з сабою ў Літву, але — адно маленкас «але». Алена на той момант было 16 гадоў, яна яшчэ не атрымала пашпарту і таму не магла паехаць за мяжу. На сямейнай радзе было вырашана, што замест пераможцы паедзе яе старэйшая сястра Любка. Алена не крӯдзівала: «У нашай сям'і вельмі добрыя адносіны. Я радавалася самай магчымасці падарожжа».

Любу Точку ў Паланзе ўразіла... цішыня. І: «У кожным горадзе — скульптуры Дзевы Мары». Потым родны Менск падаўся Любке напруженым і нэрвовым, а людзі — заклапочанымі і злымі. Любка кажа, што хоча зарабіць грошай, каб пасаць на Палангу зноў, і абавязкова разам з сястрой.

Алена сёлета скончыць фізыка-

матэматычную клясу беларускай гімназіі, будзе паступаць у БДУР. Яна два гады запар удзельнічала ў гарадзічных навукова-практычных канферэнцыях: вывучала мову летапіса XVI ст., творы Скарыны. У выніку — дыплёмы.

Алена прынцыпова заўсёды размаўляе па-беларуску. «У «НН» мне

найбольш падабаюцца артыкулы, прысывчаныя мастацтву (бо палітыкай я ня вельмі цікаўлюся), гісторыі Шніпа, Глебуса, таксама вершы». Алена сцвярджае, што, калі конкурс для падпісчыкаў будзе ладзіцца ў сёлета, яна, безумоўна, возьмеме ўдзел.

Юлія Інышава



**Люба Точка (на здымку)  
паездку ў Палангу згадвае з прыемнасцю. Скарыйтайце і вы свой шанец у сёлетнім розыгрышы!**

Рэдакцыя «Нашай Нівой» праводзіць розыгрыш каштоўных прызў для тых, хто падпісацца на нашу газету на 2-е паўгодзідзе. Галоўны прыз — падарожжа на Балтыйскае мора. Дасылайце на адрес Рэдакцыі копіі сваіх падпісных абланэментаў (на цэлае паўгодзідзе!). Наш адрес: а/с 537, 220050, Менск.

Апошні дзень падпіскі — 20 чэрвеня. Розыгрыш прызў — 1 ліпеня.



Ранан Эрвуэ — сацыёлаг, які вывучае беларускіх дачнікаў.

ЛЕВЫМ ВОКАМ

# Ня быць Казэтай



На фоне ажытажу вакол эўрапейскага «дрангах остан» цікава чытаць, што думаноць самі эўрапейцы пра сваіх новых суседзяў па ЭЗ.

Французскі сатырычны тыднёвік «Charle-Hebdo» прывітаў рашэнне аб уваходзе новых сяброў вялізным загалоўкам «Пашырэнне Эўропы». Мадам Тэнард'е вяртаецца». Тэнард'е — персанаж «Адрынутых» Гюго, якія эксплюаціяла даўверлівую малую Казету.

Ресурсы дзесяці новых сяброў ЭЗ складаюць 4,6% багацця адзінаццаці «старых». Брусьель не пагадзіўся рэфармаваць на карысць новых сяброў праграму РАС (Супольная аграрная палітыка), на якую прыпадае 40% бюджету ЭЗ. Міністар сельскай гаспадаркі Францы сказаў: калі французскі фэрмэр не атрымае 9,4 млрд. ёура, «асялянскі цывілізацыя французаў» — канец. У выніку вырашана, што будучы субсидыдацься ня болей за 25% выдаткаў аграрнага сектара новых сяброў ЭЗ. Згодна з рашэннем Эўракамісіі, толькі праз дзесяць гадоў дзесяць новых сяброў ЭЗ могуць разылічваць на дапамогу, эквівалентную той, якую атрымліваюць сёньняна стэрнія краіны Звязу.

З 2000 г. агульная сума дапамогі новым сябрам складае трох мільярдаў ёура штогод. Яна была падзеленая між усімі кандыдатамі. Тры мільярды — гэта палова таго, што атрымала Гішпанія напярэдадні ўваходу ў ЭЗ на рэструктурызацыю сваёй гаспадаркі. Дасюль няма і пляну кампэнсацыі эканамічных стратаў ад ўваходу ў ЭЗ.

Лёлік Ушкін

# Дэмакратыя ад Караганава

Ільвінія доля энэргіі палітыкаў-дэмакратоў скіраваная на змаганьне з даўно ўжо бяскрыўдным злом — савецкай настальгіі, камуністычнай меншасцю. А рэальная небяспека зыходзіць зусім ад іншых колаў. Цяпер ідэю аб ўдзеленіі Беларусі ў Pacei прасоўваюць не пад скіслым соўсам аднаўленіем Савецкага Саюзу, а дзея «дэмакратызациі, лібралізацыі, дапамогі вашай краіне стаць дзеяздольнымі грамадзтвамі і дзяржавай» (Сяргей Караганав, старшыня Рады па замежнай і абароннай палітыцы Pacei). Усё гэта ўпісана ў шыршую тэорыю «новага погляду на сувэрэнітэт». Вось коратка яе сутнасць (паводле артыкулу С. Караганава ў «Ізвестіях»). «Большасць дзяржаваў, што ўтварыліся ў выніку нацыянальна-вызвольнай барацьбы ў 40—90-я гады, аказаліся няздольныя наладжваць нармальнае жыццё на здайманых тэрыторыях. Вельмі шмат з гэтых дзяржаваў і рэжыму недзеядольныя і будучы развальвацца, мяняюцца ўжо ў агляднай перспектыве». Аўтар адносіць да такіх краінаў і значную частку былога СССР. «Безнадзейна кризысны стан вялікае колькасці дзяржаваў стаіць пад пытаныем традыцыйнае стаўленіе да сувэрэнітэту. Як быць з рэжымам, што масава парушаюць элементарныя права чалавека, ствараюць пагрозу для ўсяго съвету?» Лёзунг аб праве нацый на самавызначэнне адкідае аўтарам, бо вядзе ў большасці выпадкаў да стварэння тых-такі «недзеядольных рэжыму». Аўтар выводзіц гэтую нэампералястичную тэорию з уласнага аналізу дзеянням ЗША і робіць вынікову, што расейская палітыка супрацьстаянія дзеянням ЗША ў Іраку была памылковай. Трэ было падтрымачаць, а ўзаемен за гэта выгандляваць сабе саступкі ў дачыненні да зоны расейскай ўплыву: «Калі расейская кіруючая клас на хоца штурхаць краіну ў бок афрыканізацыі, г.зн. па сутнасці да нацыянальнага самазынчэння, — выбар адназначны. Неабходна ўвесі час пацвярджаць самім сабе, з кім мы хочам быць — з дужымі ѹ паспяховыі або з кульгавыі і адсталымі». Дарэчы, той самы выбар стаіць перад Беларусі. А хто з беларускай перспектывы кульгавы і адсталы, добра напісаў Андрэй Ляховіч на старонцы 4.

У адрозненіі ад Зюганава, Караганаву гаворыць мовай, добра зразумелай на Захадзе. Спэцыялісты МВФ (старонка 3) настроеныя на адну танальнасць з ім, а не з беларускім рэträйтэгратарамі.

Што можа проціставіць тэорыі Караганава беларуская палітычна і культурная эліта, для якой, як для недзеядольнай, у раскладках Караганава месца няма? Толькі настойлівае і цярпівае растлумачэнне, што Расея зацікаўленая не ў правядзеніі дэмакратычных выбараў і падзеле ўладаў у Беларусі (калі б хадзелі, даўно б на іх настаялі) і не ў замене Лукашэнкі на дэмакрата і ліблэрала (якія, вядома, «есць», але якія чамусыць «нельга называці»), а на экспансіі капіталу і заканадаўства бяз змены палітычнага клімату ў Беларусі. Што дарога да дэмакратыі підзе не быўала карткай і што ня будзе ўстойлівой дэмакратыі, пакуль канчаткова не сфармуеца нацыя. Што картката дарога Беларусі да «дэмакратыі» ўрэшце скончылася б трагедыяй для цэлага рэгіёну.

Барыс Тумар


## ХРОНИКА

**9 красавіка зуброўцу Яўгену Афнагелю**, які адбываў 15 сутак арышту за ўдзел у Дні Волі, накінулі яшчэ 7 сутак пакарання — за акцыю ў абарону незалежнасці Беларусі ў жніўні 2002 г. У той самы дзень зубровец **Раман Ка-закевіч** быў выключаны з Беларускага дзяржавнага пэдагагічнага ўніверсітэту. Афіцыйная вэрсія — «акадэмічна непасляхавасць», сам хлопец сцівярджае, што яго выгналі за ўдзел у маршы «За лепшэ жыццё!». За ўдзел у сівяткаванні Дня Волі сябровік віцебскай філіі АГП **Вольга Саўчанка** 23 красавіка атрымала судовас папярэджанне. 24 красавіка такі ж папярэджанні атрымалі іншыя ўдзельнікі сівяткаванні ў Віцебску — **Іна Сяткоўская** і **Сяргей Фахрутдзінай**. Адзін з удзельнікаў віцебскага пікету **Аляксей Ніканораў** быў пакараны грошовым штрафам у 20 базавых адзінак (266 тыс. руб.): ён даказаў

судзьдзі Сівятлане Туфан, што бел-чырвона-белы сцяг — нацыянальная сымболіка, а не «бэнэфайскі атрыбут», як было запісана ў пратаколе. 25 красавіка, пасля пайтормага разгляду адміністрацыйнай справы, удзельнік сівяткавання Дня Волі ў Менску **Валянін Баранав** быў пакараны арыштам на 14 сутак. 26 красавіка да пачатку «Чарнобыльскага шляху» ў Менску быў затрыманы актыўіст АГП **Ко-зел і Весялоўскі** — за тое, што несылі з сабой сцягі. У той самы дзень у Марілёве быў затрыманы **Сяргак Гіркін**: ён быў атрымалі бел-чырвона-белы сцяг з жалобнай стужкай, які хадзелі адбараць міліцыянты. 26 красавіка ў Віцебску за ўдзел у пікете памяці Г. Карпенкі (адбываўся 6 красавіка) атрымалі судовас папярэджанні **Яўген Колычаў**, штрафамі па 266 тыс. руб. быў пакараны **Алеся Гаголка, Іван Цешаш**, **Генадзь Любайскі**. 1 траўня ў Горадні падчас сівят-

ПРАВЫМ ВОКАМ

# Беларусь — Эўропа: выгляд збоку



Травень 2003-га. Літва ўжо ў Эўропе, а мы ўсё яшчэ рыфмуюся.

Давялося быць у Вільні якраз на гэтых выходных — падчас іхнага рэфэрэндуму. Старожытная беларуская сталіца, аддадзеная на захаванье суседу, з галавой акунулася ў ўфарыю. Уражвае. Вечаровая Катэдральная плошча, 50 тысячай моладзі, эўрапейскія колеры й падсвечанасць віленскага барока. Амаль ніяма п'яных. На сцэне пасля рок-гуртоў выступаюць чатыры прэзыдэнты: Ландсбергіс, Бразаўскас, Адамкус, Пакас. Віленчукі робяць авацыю Адамкусу. Што б ні казалі эўраскептыкі — прыгожа. Але на беларускіх акцыях лёзунг «Жыве Беларусь!» усё роўна гучыць мацней, дыў бел-чырвона-белы сцяжкі куды больш пасуюць да віленскіх вуліцаў і эўрапейскіх колераў.

Пакуль дзевяць з дзесяці літоўцаў на выбарчых участках аддаюць свой голос за Эўропу, мы гутарым у віленскай Рэдакцыі «НН» пра шанцы Беларусі. Пра абарону Курапатаў, якую адсюль, з-за мяжы, выглядала адзінай перамогай за апошнія гады, і якую, магчыма, давядзенца аднаўляць; пра новы рух «За достойную жизнь» — ці стане ён

маскоўскім праектам, ці напоўніца беларускімі зместамі; пра тое, што нацыянальныя сілы дарэшты стаміліся...

Але дзіўна — менавіта тут, у Вільні, географічна бліжэйшай да Менску за любы абласны цэнтар, ужо за эўрапейскай мяжой, вerryща ў непазыбжнасць Эўропы для Беларусі. І бачыцца плошча Незалежнасці, поўная моладзі зь бел-чырвона-белымі сцяжкамі й сіня-зорнымі балёнікамі; пасля «NRM» — чатыры кіраўнікі дзяржавы на канцэртнай сцэне пад вялізным лёзунгам «Будзьма эўрапейцам!». Выступае Станіслав Шушкевіч, за ім — Мечыслаў Грыб... Хто гэта наступны — няўжо Лукашэнка?! У-у... I, нарэшце, той, хто прывядзе Беларусь у Эўразія...

Шкада, мы далекавата ад сцэны — хто гэта такі, чипер разгледзе амаль немагчыма.

Павал Севярынец

## ШОЎ - БІЗНЭС

# Хто прывёз «ГрОб»?

На пачатку траўня ў Беларусь прыехаў скандалына вядомыя расейскі панк-гурт «Гражданская оборона», лідар якога Ягор Летаў вядомы сваімі нацысцкімі й антысеміцкімі заклікамі. Гурт мусіў даць канцэрты ў Віцебску, Горадні і Менску. За некалькі дзён да пачатку «ўсебеларускага турнэ» «Малады фронту» распачаў акцыю за адмену канцэртаў. Выступ «ГрОб» у Горадні быў скасаваны — арганізаторы спаслаўшіся на тое, што не была праададзеная належная колькасць паспеховыімі заліхамі. Затое ў канцэртных залах

Віцебску і Менску імпрэзы адбыліся. Сяргей Шчыраў, арганізатор менскага канцэрту, упэўнены, што гэты гурт везьмі ў Беларусь камэрцыйна выгадна. «Нас цікавіць толькі камэрція, мы па-за палітыкай», — кажа ён. Арганізацый усяго турнэ займалася Віцебскай аб ўдзеленіі парку і вольнага часу. Яна ж ладзіла канцэрты беларускіх гуртоў, у тым ліку і «NRM». На рэпутацыю расейскіх панк-зорак іншыя папросту заплюшчылі вочы.

«За арганізацыю канцэрту «Гражданскай обороны» я б на ўзяўся, гэта

звязана я ніякі з іхнім ідэалёгіям, але і з маёй маральна пазыцыяй. Я магу выбіраць, які гурт прывозіць у Беларусь, і пад гэтым выбар трапляючы каманды, што граноць больш пазытыўную музыку», — гаворыць Уладзімер Шаблінскі — кіраўнік агенцтва «Лінія гуку» і адначасова дырэктар «NRM». Ён таксама адзначыў, што «NRM» больш ніколі ня будзе супрацоўнічаць з арганізаторамі канцэртаў такіх гуртоў: «Калі з такай прапанавай зверненіца тая канцэрт, адрэз — ад варот паварот».

Сяргей Будкін

# Музычны прады

так і маладыя-амбітныя («Харлі», «Навігатор», «Тяни-Толкай» і інш.). Ініцыятаў праекта Раман Арлоў кажа, што «Наша музыка» ставіць за мату не толькі выклікаць цікавасць да айчынных выкананіц, але і стварыць паміж імі здаровую канкурэнцыю, якую можа паспрыяць падвышэнню якасці музычнай прадукцыі.

Першыя вынікі гэтага эксперыменту падвадзілі ў гэты аўтару турнэ. Арганізаторы не засмущыліся пакараніем колькасць глядзячоў: «Мы толькі пачынаем, вось убачыце, што будзе далей», — кажа Арлоў. У гэты

дзень выступалі маладыя каманды, асабліва спадабаліся вясёлымі хлопцамі з «IQ-48» з беларускімі рэпавымі чытанкамі ды гурт «Харлі». Апошніх публікі вітаўся як сапраўдныя зорак: скрыпка Карэна Карапецияна і вакал Яўгена Чалышава кожнаму прыйшліся даспадобы. Абодва гурты — у лідэраў гіт-параду. «IQ-48» з песнай «Гаполі» — на трэцій прыступы, «Харлі» («Танцы на паланыці») — на чацверты. Акрамя іх, у дзясятцы яшчэ чатыры беларускія каманды засярод «Палацу», «NRM», «Крамы» і «J\_mors». Музыкі гурту «Сініца» вызначыліся тым, што выехалі на сцэну на двух матыцялах.

Увесі канцэрт можна было глядзець ужывую ў любым пункце Зямлі — ён трансляваўся праз Інтэрнэт (сайт [utmr3.com](http://utmr3.com)). Маладыя каманды атрымалі магчымасць выступіць на нарамалёвай канцэртнай пляцоўцы з якасным гукам.

У плянах арганізатораў — пэрыядычна ладзіць такія канцэрты паводле вынікаў галасавання, а ўвесі выдаць зборную кампіляцыю з галоўнымі гітамі нашай музыки.

АШ

СБ

# Парады па рамонце паветраных замкаў

Маладая беларуская дэмакратыя пераносіць свой юнацкі ідэалізм на сферу міжнародных адносін. Ад лідэр'я апазыцыі і ўрадавых функцыянераў можна паучуць, што «Захад павінен» або «мае маральны абавязак» дапамагчы разбудаваць памежную інфраструктуру, ці карміць грантамі, ці абараніць беларускую незалежнасць. Гэты ідэалізм паслья абарачаецца горкім расчараўаннем. «Міжнародная арганізацыя, заміх працаўца на камрысьці свайго сібра Беларусі, працуе для Масквы», — так адразагавала на адну з нядайшніх заявай МВФ наша крыйніца ў Радзе БНР — аўтарытэтным прадстаўніцтве беларускага дыяспары.

Што ж здарылася? Ці сапрауды ёсьць падставы для такога неспакою? 7 траўня, у часе тэлемосту між Менскам і вашынгтонскай штаб-кватэрой МВФ, намеснік начальніка другога ўрэйпейскага дэпартамэнту Міжнароднага валютнага фонду Томас Рычардсан і прадстаўніца МВФ у Беларусі і

Літве Зузана Брыксіёва казалі пра хібы беларуска-расейскай грашо-вае інтэграцыі. У прыватнасці, было падкрэслена, што жорсткая прывязка нашага рубля да расейскага можа месці «драматычныя вынікі» для міжнародных рэзэрваў Беларусі, рынку працы, які не знаў яшча структурных зменаў і эканамічнае стабільнасці ў цэлым. Экспэрты МВФ даюць рэкамэндацыі, як тых вынікаў пазьбегнуць. Прычым беларуска-расейскі грашовы саюз разглядаецца як рэч непазыбжная і, больш за тое, узаемавыгадная: «жорсткая фіксацыя і валютны саюз могуць становіча адбіцца на разывіціі гандлёвых адносін, у прыватнасці з Расейскай Федэрацияй, якая зьяўляецца асноўным гандлёвым партнёрам Беларусі». А таксама: «У Беларусі няма рэальный альтэрнатывы, акрамя як прывязка да расейскай валюты» (Рычардсан). Тому «беларускім уладам неабходна пераарантаўваць» настроі насельніцтва і макраеканамічныя разылкі. Гэтыя

заклікі і выклікалі шок у беларускіх незалежнікаў, як і кожны выпадак, калі мы пераконваемся, што наша незалежнасць для чыноўнікаў якогася МВФ ці АБСЭ гэта зусім не «съвятое». Але інайчай наўрад ці магло быць.

У Беларусі цудоўна ведаюць, што альтэрнатыва прывязцы да расейскай валюты ёсьць. Ці большае не-бяспека скасаваныя сувэрэнітэту краіны ад таго, што Захад пачаў лічыцца з рэальнымі саюзом расейскай-беларускага саюзу? Ва ўмовах актыўізацыі ціску Москвы з этай падпісаныя «канстытуцыйнага акту саюзнай дзяржавы» гэта недарэннае пытаныне. Мы звярнуліся па камэнтару да эканоміста Ўладзімера Калупаева. Ён мяркуе, што пытаныне ня вартае абмеркаваныя, бо расейска-беларускі саюз ня мае будучыні ў эканамічным пляне дзеля рознасці нацыянальных эканамічных інтарэсаў, а таму рэкамэндацыі МВФ патым, як нам лепей «прывязацца да Расеi», ня могуць быць практична выкарыстаныя.

## Камэнтар да парадаў МВФ

У заяве прадстаўнікоў МВФ ёсьць парады, зробленыя з улікам таго, што, нібыта, валютны саюз Беларусі і Расеi прадвызначаны. Аднак, паводле нашых прагнозаў, згодна па ключавых інстытуціональных пытанынях, пра неабходнасць якой кажацца ў заяве, так і ня будзе знойдзенна.

Прычына хаваеца ў асаблівай прыродзе саміх інтэграцыйных стасункаў паміж Беларусі і Расеi, незразумелай аналітыкам МВФ. Гэты саюз ёсьць ня чым іншым, як спрабай рэанімаціі адносін, якія існавалі за савецкім часам, так званы «савецкі сіндром». Пацверджаньнем гэтаму служыць тое, што беларуска-расейская інтэграцыя прасоўваецца ў тых сферах і з тымі рэгіёнамі, дзе проблемы, якія выстаўляе новы час, вырашаюцца па-даунейшаму — сацыялістычнымі мэтадамі.

Другая асаблівасць, якім вызначаюцца сёньняшнія інтэграцыйныя працэсы, — гэта наўгода ўзаемныя эканамічныя інтарэсаў. Саюз з Расеi дазваляе кіраўніцтву Беларусі захоўваць кантроль над дзяржаўнымі сектарами эканомікі, кансэрваваць яго структуру і адкладаць працэсы прыватызацыі, што падаўжае існаваныне неканкурэнтадольных і стратных прадпрыемстваў. Вызначальным фактам эканамічнага росту за апошні 10 гадоў з'яўляецца эмісійная грашовая палітыка і «мабілізацыйная» мадэль цэнтралізаванага кіравання, пакліканая прымушаць прадпрыемствы павялічваць аб'ёмы вытворчасці любой цаной («гонка валу» без уліку выдаткаў, як за савецкім часам).

### Нават уладзе

Увядзеныне расейскага рубля і шырокі перападзел уласнасці з удзелам расейскага капіталу выбіў бы з-пад «беларускай эканамічнай мадэлі» дзязьве асноўныя апоры — захаваныне грашовай эмісіі і дзяржаўнага сектара эканомікі. Гэта выклікала б систэмныя крызысы і, магчыма, змену палітычнага рэжыму. Тому да рэальных кроакаў інтэграцыі, якім з'яўляюцца ўвядзеныне адзінай валюты, стварэнніе адзінага эмісійнага цэнтра, прыватызацыя і структурныя

рэформы ў Беларусі з удзелам расейскага капіталу, справа ня дойдзе.

Калі ж расейскі рубель усё-такі будзе ўведзены ў абарачэнне на тэрыторыі Беларусі, гэта прынісে шкоду беларускай эканоміцы як у кароткатэрміновай, так і ўдоўгатэрміновай пэрспектыве пры адсутнасці адчувальности перавага.

Незалежна ад таго, які курс — на мініяльны ці рэальный — будзе абраны для абмену беларускіх рублёў на расейскія, прыкметна зменіцца цэнавая канкурэнтадольнасць нашай прадукцыі, што паставіць многіх прадпрыемствы на мяжу банкротства (паводле самых пэсімістичных ацэнак, у такім стаНЕ можа апыніцца палавина прадпрыемстваў). Дзяржава атрымае ад іх прыватызацыі значна меншыя прыбылкі ў бюджет, чым магла бы атрымаць пры захаванні ўласнай валюты.

### Эканамічны нонсэнс

Ва ўвядзеніі расейскага рубля адсутнічае ўсякі эканамічны сэнс і тэарэтычнае абрэгунтаванье. Расейскі рубель — гэта звычайная нацыянальная валюта slabay u эканамічным пляне краіны (ВУП у Расеi меншы, чым у Бэльгіі), якая знаходзіцца ў «брудным» плаванні, то бок з'яўляецца нестабільнай і непрадказальнай. Расейскі рубель практычна не выкарыстоўваецца іншымі краінамі падчас міжнародных разылкі (удзельная вага Расеi ў сусветным гандлі складае ўсяго каля 2%).

Розная скіраванасць структуры беларускай і расейскай эканомік — пэррапроўная і сырвайнная — пасля ўвядзенія расейскага рубля прывядзе да дыскрымінацыі беларускай эканомікі. Напрыклад, у выпадку падзеньня сусветных цэнтраў на нафту дэвалівація расейскага рубля будзе больш выгадная расейскай эканоміцы (падвысціца прыбылкі ад экспарту сырвайнных рэурсаў) і будзе наносіць шкоду беларускай эканоміцы. Дэвалівація зменіцца выгаднасць прыцягненія замежных інвестыцый і імпарту аbstяланівания для мадэрнізацыі тэхналёгій, без чаго беларускім прадпрыемствам не-

магчыма будзе замацавацца на сусветных рынках.

Далейшае паглыбленіе эканамічнай інтэграцыі Беларусі з Расеi будзе яшчэ больш кансэрваваць тэхналягічную адсталасць і ніzkую эксптыўнасць беларускай эканомікі, перашкаджаць рэальнай інтэграцыі ў ТНК і прыцягненію замежных інвестыцый з заходніх краін. Саюз Беларусі з Расеi не вырашае галоўнай праблемы беларускай эканомікі — росту вытворчасці грамадзкай працы і тэхналёгій, без чаго немагчымы рэальны рост жыццёўага ўзроўню насельніцтва.

### Наша мэта — эўра

Калі ж прывязваць беларускі рубель да якісці замежнай валюты, каб дамагчыся доўгатэрміновых стабільных грошай у эканоміцы, дык цяпер у сусвете ёсьць дзіве адносна стабільныя і прадказальныя валюты, якія выконваюць ролю сусветных грошай, — эўра і доля ў ЗША. Менавіта іх і можна разглядаць у якасці валюты-прывязкі. Замежнай эканамічнай сувязі Беларусі за апошнія дзесяцігодзінне складваліся так, што найбольш распаўсюджанай замежнай валютаю ў нас пакуль з'яўляецца доля ў ЗША. Аднак роля і значэнне эўрапейскага рэгіёну для Беларусі не адпавядае тэмпу, якое здаймае эўра ў яе замежнай эканамічнай сувязях. У апошнія гады ў беларускай эканоміцы доля ў ЗША. Менавіта іх і можна разглядаць у якасці валюты-прывязкі. Замежнай эканамічнай сувязі Беларусі за апошнія дзесяцігодзінне складваліся так, што найбольш распаўсюджанай замежнай валютаю ў нас пакуль з'яўляецца доля ў ЗША. Аднак роля і значэнне эўрапейскага рэгіёну для Беларусі не адпавядае тэмпу, якое здаймае эўра ў яе замежнай эканамічнай сувязях. У апошнія гады ў беларускай эканоміцы доля ў ЗША. Менавіта іх і можна разглядаць у якасці валюты-прывязкі. Замежнай эканамічнай сувязі Беларусі за апошнія дзесяцігодзінне складваліся так, што найбольш распаўсюджанай замежнай валютаю ў нас пакуль з'яўляецца доля ў ЗША. Аднак роля і значэнне эўрапейскага рэгіёну для Беларусі не адпавядае тэмпу, якое здаймае эўра ў яе замежнай эканамічнай сувязях. У апошнія гады ў беларускай эканоміцы доля ў ЗША. Менавіта іх і можна разглядаць у якасці валюты-прывязкі. Замежнай эканамічнай сувязі Беларусі за апошнія дзесяцігодзінне складваліся так, што найбольш распаўсюджанай замежнай валютаю ў нас пакуль з'яўляецца доля ў ЗША. Аднак роля і значэнне эўрапейскага рэгіёну для Беларусі не адпавядае тэмпу, якое здаймае эўра ў яе замежнай эканамічнай сувязях. У апошнія гады ў беларускай эканоміцы доля ў ЗША. Менавіта іх і можна разглядаць у якасці валюты-прывязкі. Замежнай эканамічнай сувязі Беларусі за апошнія дзесяцігодзінне складваліся так, што найбольш распаўсюджанай замежнай валютаю ў нас пакуль з'яўляецца доля ў ЗША. Аднак роля і значэнне эўрапейскага рэгіёну для Беларусі не адпавядае тэмпу, якое здаймае эўра ў яе замежнай эканамічнай сувязях. У апошнія гады ў беларускай эканоміцы доля ў ЗША. Менавіта іх і можна разглядаць у якасці валюты-прывязкі. Замежнай эканамічнай сувязі Беларусі за апошнія дзесяцігодзінне складваліся так, што найбольш распаўсюджанай замежнай валютаю ў нас пакуль з'яўляецца доля ў ЗША. Аднак роля і значэнне эўрапейскага рэгіёну для Беларусі не адпавядае тэмпу, якое здаймае эўра ў яе замежнай эканамічнай сувязях. У апошнія гады ў беларускай эканоміцы доля ў ЗША. Менавіта іх і можна разглядаць у якасці валюты-прывязкі. Замежнай эканамічнай сувязі Беларусі за апошнія дзесяцігодзінне складваліся так, што найбольш распаўсюджанай замежнай валютаю ў нас пакуль з'яўляецца доля ў ЗША. Аднак роля і значэнне эўрапейскага рэгіёну для Беларусі не адпавядае тэмпу, якое здаймае эўра ў яе замежнай эканамічнай сувязях. У апошнія гады ў беларускай эканоміцы доля ў ЗША. Менавіта іх і можна разглядаць у якасці валюты-прывязкі. Замежнай эканамічнай сувязі Беларусі за апошнія дзесяцігодзінне складваліся так, што найбольш распаўсюджанай замежнай валютаю ў нас пакуль з'яўляецца доля ў ЗША. Аднак роля і значэнне эўрапейскага рэгіёну для Беларусі не адпавядае тэмпу, якое здаймае эўра ў яе замежнай эканамічнай сувязях. У апошнія гады ў беларускай эканоміцы доля ў ЗША. Менавіта іх і можна разглядаць у якасці валюты-прывязкі. Замежнай эканамічнай сувязі Беларусі за апошнія дзесяцігодзінне складваліся так, што найбольш распаўсюджанай замежнай валютаю ў нас пакуль з'яўляецца доля ў ЗША. Аднак роля і значэнне эўрапейскага рэгіёну для Беларусі не адпавядае тэмпу, якое здаймае эўра ў яе замежнай эканамічнай сувязях. У апошнія гады ў беларускай эканоміцы доля ў ЗША. Менавіта іх і можна разглядаць у якасці валюты-прывязкі. Замежнай эканамічнай сувязі Беларусі за апошнія дзесяцігодзінне складваліся так, што найбольш распаўсюджанай замежнай валютаю ў нас пакуль з'яўляецца доля ў ЗША. Аднак роля і значэнне эўрапейскага рэгіёну для Беларусі не адпавядае тэмпу, якое здаймае эўра ў яе замежнай эканамічнай сувязях. У апошнія гады ў беларускай эканоміцы доля ў ЗША. Менавіта іх і можна разглядаць у якасці валюты-прывязкі. Замежнай эканамічнай сувязі Беларусі за апошнія дзесяцігодзінне складваліся так, што найбольш распаўсюджанай замежнай валютаю ў нас пакуль з'яўляецца доля ў ЗША. Аднак роля і значэнне эўрапейскага рэгіёну для Беларусі не адпавядае тэмпу, якое здаймае эўра ў яе замежнай эканамічнай сувязях. У апошнія гады ў беларускай эканоміцы доля ў ЗША. Менавіта іх і можна разглядаць у якасці валюты-прывязкі. Замежнай эканамічнай сувязі Беларусі за апошнія дзесяцігодзінне складваліся так, што найбольш распаўсюджанай замежнай валютаю ў нас пакуль з'яўляецца доля ў ЗША. Аднак роля і значэнне эўрапейскага рэгіёну для Беларусі не адпавядае тэмпу, якое здаймае эўра ў яе замежнай эканамічнай сувязях. У апошнія гады ў беларускай эканоміцы доля ў ЗША. Менавіта іх і можна разглядаць у якасці валюты-прывязкі. Замежнай эканамічнай сувязі Беларусі за апошнія дзесяцігодзінне складваліся так, што найбольш распаўсюджанай замежнай валютаю ў нас пакуль з'яўляецца доля ў ЗША. Аднак роля і значэнне эўрапейскага рэгіёну для Беларусі не адпавядае тэмпу, якое здаймае эўра ў яе замежнай эканамічнай сувязях. У апошнія гады ў беларускай эканоміцы доля ў ЗША. Менавіта іх і можна разглядаць у якасці валюты-прывязкі. Замежнай эканамічнай сувязі Беларусі за апошнія дзесяцігодзінне складваліся так, што найбольш распаўсюджанай замежнай валютаю ў нас пакуль з'яўляецца доля ў ЗША. Аднак роля і значэнне эўрапейскага рэгіёну для Беларусі не адпавядае тэмпу, якое здаймае эўра ў яе замежнай эканамічнай сувязях. У апошнія гады ў беларускай эканоміцы доля ў ЗША. Менавіта іх і можна разглядаць у якасці валюты-прывязкі. Замежнай эканамічнай сувязі Беларусі за апошнія дзесяцігодзінне складваліся так, што найбольш распаўсюджанай замежнай валютаю ў нас пакуль з'яўля

# Съвет пасьля вайны

Вельмі часта даводзілася чуць думку: «Ад вайны ў Іраку патыхае нафтай». Трэба адзначыць — правільная думка. У адрозненіне ад Лукашэнкі, што рыхтуе ўварванне ў касымчную прастору, Буш і Блэр ня могуць сабе дазволіць не лічыць грошей. У нас неяк не прынята казаць стандартныя для заходніх палітыкі слова «гроши падаткаплатнікаў». Дзеяньні палітыкай у краінах, дзе ўлада падконтрольная грамадзтву, сапраўды пахнуць грашыма, нафтой, іншымі рэсурсамі.

Сталеньне пераважнай большасці беларусаў да вайны ў Іраку адлюстроўвае моц інфармацыйнага ўплыву расейскіх СМІ на грамадскую думку. Беларусы па-ранейшаму бачаць съвет праз маскоўскія «акуляры». Парадокс: Амэрыка — найбольш пасълядоўны, цвёрды прыхільнік незалежнасці Беларусі. Менавіта з ініцыятывы Вашынгтона ў 1993 г. Вялікабрытанія, Расея і, наўгаральна, ЗША ўзялі на сябе гарантавыя захаваныя тэртытарыяльнага адзінства і сувэрэнітету Беларусі.

І тым ня менш у съядомасці пэўных колаў беларускага грамадзтва Вашынгтон — «агрэсар», а Москва, якая прапанавала нам статус правінцыі, — «голуб міру». У пачатку вайны накручана СМИ частка беларускай аўдыторыі з задавальненнем глядзела па тэлевізіі на збіткі амэрыканскіх шрубалёты, успрымала паведамленыні аб «цяжкіх баях» пад Басрай і Ум-Касрам. Чакалі, што «амэрыканскія і брытанскія агрэсары» нарвуша на штосьці падобнае да другога Віетнаму.

## Беларусі трэба танная нафта

Сучасны беларус дагэтуль належыць да роду *«homo soveticus»*. То, што адбываецца далёка за межамі нашай краіны, яго турбует больш за тое, што адбываецца за ўласнымі дзівярымі. Савецкі грамадзянин абуразліся на столькі адсутніцю нармалёвых умоваў для жыцця, колькі «варожай дзейнасцю Амэрыкі». Беларусы скроўоўваюць негатыўныя эмоцыі на «агрэсара Буша».

Здаецца, што гэта мы ўжо «праходзілі». Але нам зноў патрэбна бараць з ураджаем і з агрэсарамі, камісары па падпрыемствах, ідэалёгія, якую будуть выкладаць у ВНУ, як калісці навуковы камунізм... Нейкі зачараваны съвет.

Зачараваны, але для значайнай часткі грамадзтва больш камфортны, зразумелы. Старая фразэлётія, старыя ворагі. Дык чаго мы здзіўляемся, што і наша жыццё таксама на надта змянілася?

Шлях да спакою, міру, дабрабыту пралягае праз яснае ўяўленыне таго, што адбываецца ў нас і вакол нас. Як дзяржава, мы маем свае інтэрэсы, якія дастаткова часта не супадаюць з нацыянальнымі інтэрэсамі ўсходніга суседа.

Напрыклад, ва ўжо закранутым «нафтавым» пытаныні. У адрозненіне ад Расеі, Беларусь нафты не прадае. Мы яе куплем у Расеі па сусветных цэнах. Таму калі для Расеі (другой пасъля Саудаўскай



Арабія краіны ў съвеце па аб'ёмах здабычи нафты) паніжэнне цэнава на «чорнае золата» зьяўляеца негатыўным чыннікам, дык для нас гэты чыннік пазытыўны.

Зразумела, чаму Москва ўсімі сіламі імкнулася працягнуць палітычнае жыццё Хусэйна. Пастаўкі ірацкай нафты на сусветныя рынкі былі абмежаваныя санкцыямі ААН, што спрыяла захаванню выгаднай для Расеі ды іншых краінаў-нафтадзабытчыкаў каньюнктуры цэнавой. Да таго ж Расея рабіла добрыя грошы на рэалізацыі праграмы ААН «Нафта ў абмен на харчаваныне».

Тое, што ў выніку адсутніці сямёх простых лекаў штогод паміралі тышічы іракцаў, не хвалявалася ні Садама, ні Крэмля. Першы будаваў палацы і фундаваў палестынскую інтыфаду, другі зарабляў на супрацоўніцтве з рэжымам Хусэйна грошы. І так магло быць вельмі доўгага: Кусэй і Ўдай працягнулі бі справу башкі. Ды вось прыкрасы — зьяўліся «сусветныя паліцыянты» з ягонай «прагай да нафты».

## Грузія і Чачэнія за Ірак

Калі ў верасні 2002 г. стала канчаткова ясна, што наступнай мэтай антытэрарыстычнай апрацыі будзе рэжым Хусэйна, Пуцін пропанаваў «абмен» свайму сябру Бушу: ЗША заплюшчваюць вочы на бамбарданыне грузінскай тэртыторыі ды расейскую апрацыю ў Панкіскай ціясніне, Расея атрымлівае поўную свабоду дзеяньняў у Чачэніі; ну а ЗША, калі яны так жадаюць, няхай скідаюць Хусэйна. У Москве былі настолькі ўпэўнены, што Вашынгтон пойдзе на сусветнай апрацыі ў Іраку.

Расейская СМИ вінавацілі ЗША ў «неапраіданым выкарыстанні сілы». У Москве добра разумелі: у выніку ваенны апрацыі ў Іраку Расея можа згубіць не толькі 8 млрд. даліраў за падпісаны ўжо з Садамамі контракты. Скіданыне рэжыму Хусэйна мае ня толькі доўгатэрміновыя буйнамаштабныя эканамічныя наступствы. Зъмена геапалітычнай сітуацыі ў выніку перамогі сіл антысадамаўскай кааліцыі мае не лякальні, а глябальныя характар. Ваенна апрацыя, праведзеная без мандату ААН, стварае істотны прэцэдэнт для міжнародных адносін.

Амэрыка паказала сваю рашучасць дзейніцаў і ў тых умовах, калі гаворка ідзе аб кардынальным разыходжанні яе інтэрэсаў з інтэрэсамі Расеі і Кітаю — сталых членоў Рады Бяспекі ААН. Замацаваныне лідэрства ЗША ў выніку пашырэння іх уплыву на цэнтральнаазіяцкія і закаўкаскія краіны СНД, маленкай Грузії, ня ёсьць

прадметам гандлю. Вашынгтон адмовіўся таксама ставіць на адну дошку Ірак і Чачэнію: Москве было ў чарговы раз указаны на неабходнасць паважаць права чалавека на мяцежнай тэртыторыі. Падчас візыту міністра абароны Расеі Сяргея Іванава ў Вашынгтон яго амэрыканскія колегі Дональд Рамсфельд выказаў «заклапочанасць» тым, што налёты расейскай авіяцыі ствараюць патэнцыйную пагрозу канфлікту з НАТО — на той момант у Вазіні і Марнэуле ўжо былі разгорнутыя базы альянсу.

Поўнае неразуменне паміж Москвой і Вашынгтонам хутка перарасло ў гучны скандал. 14 верасня парламент Грузіі заявіў аб намеры краіны ўступіць у НАТО. На гэта С.Іванаў заяўвіў: «Хай уступаюць хоць у клюб сексуальных меншасцяў». СМИ краін-сібру «клубу» потым доўгі час абсмоктвалі слова расейскага міністра. Грамадзкая думка ЗША і Расеі была падрыхтаваная да адкрылага сутыкнення інтэрэсаў Вашынгтона і Москвы ў ірацкім пытанні.

Расейская СМИ вінавацілі ЗША ў «неапраіданым выкарыстанні сілы». У Москве добра разумелі: у выніку ваенны апрацыі ў Іраку Расея можа згубіць не толькі 8 млрд. даліраў за падпісаны ўжо з Садамамі контракты. Скіданыне рэжыму Хусэйна мае не толькі доўгатэрміновыя буйнамаштабныя эканамічныя наступствы. Зъмена геапалітычнай сітуацыі ў выніку перамогі сіл антысадамаўскай кааліцыі мае не лякальні, а глябальныя характар. Ваенна апрацыя, праведзеная без мандату ААН, стварае істотны прэцэдэнт для міжнародных адносін.

Мы жывём ва ўмовах аднапаліярнага съвету. Адмова ад прызнанія гэтай рэаліі, арыентацыя на аўтрайдэра, якому не даюць спакою імпрэсіяў амбіцій, ні ў якай ступені не кампенсуе адсутніццю добрых адносін з ЗША і Эўропаў. І рана ці позна Беларусі давядзенца выпраўляць памылкі мінулага.

Андрэй Ляховіч

## Умовы візавага рэжыму

У Варшаве скончыўся чарговы раўнд польска-беларускіх кансультаций у справе ўвядзення ўзаемных візў ад 1 ліпеня 2003 г. Канчатковое міжурадавае пагадненне будзе падпісане пры канцы траўня, але ўжо цяпер вядомыя яго некаторыя пункты.

Паводле пагаднення пагаднення, аднаразовая польская віза для грамадзяніна Беларусі будзе каштаваць 10 ёура. Шматразовая (на год) — 50 ёура. Тэрмін атрымання візы ў польскім консульстве не павінен перавышаць некалькіх дзён.

Польскую візу можна будзе атрымаць і без запрашэння, але пры ўезьдзе на тэрыторыю Польшчы беларускі грамадзянін павінен мец альбо запрашэнне ад асобы ці арганізацыі, што жыве ці дзейнічае ў Польшчы і гарантует ягонае ўтрыманье, альбо гроши — 25 даляраў на кожны дзень, але ня менш за 125 даляраў.

Бязвызізвы рэжым будзе захаваны для ўладальнікаў дыпляматычных пашпартоў, экіпажаў самалётаў і караблёў, а таксама для грамадзянін, якія транзітам праз Польшу кіруюцца ў краіны Шэнгенскага пагаднення, а таксама ў Чехію, Славаччыну, Вялікую Брытанію, Ірландыю і Вугоршчыну.

Магчыма, што грамадзянам Польшчы і Беларусі, якім менш за 16 і больш за 65 гадоў, інвалідам, студэнтам і настаўнікам, удзельнікам навуковых, культурніцкіх і спартовых мерапрыемстваў, а таксама тым, хто наведвае магілы сваякоў, будуть даваць візы бясплатна. Напалову таннінейшыя візы будзут для тых, хто едзе да бізкіх сваякоў — бацькоў, родных братоў, сёстрап, бабуляў, дзядуляў, унукаў, а таксама мужа ці жонкі.

Польша ўводзіць візы рэжым для беларусаў апошніяй з 10 краін-кандыдатаў на далучэнне да Эўропаў.

Аляксей Дзікавіцкі, Варшава

## Выставка беларускай зброі

13—16 траўня ў Менску прайшла другая міжнародная выставка ўзбраення «MILEX-2003». У ёй узялі ўдзел прадпрыемствы 14 краін съвету.

Гваздамі экспазыцыі былі вырабы гаспадароў. Сярод іх новыя мадэлі прыцэлаў, прызначаных для навядзення на цэль у любы час сутак, вырабы беларускага падпрыемства «ЛЭМТ» («Лазэры ў экалагії, мэдыцыне і тэхналёгіі»). Прыцэлы тыя — з шкалоў бакавых паправак на веcер, вугал прыцэльвання, далёкасць — рэзклямуюцца як унікальныя. Менскі завод аўтамабільнае камплектацыя выставіў трэнажоры агнівой падрыхтавай экапажаў танкаў Т-72Б і Т-72С, а таксама БМП-2. Трэнажор нагадвае камп'ютарную «стралялку». Невялікія партыі іх ужо закупілі Марока ды Іран. Падобныя трэнажоры робіцца на барысаўскім 140-м рамонтыным заводе, славім на ўесь съвет пасъля зноходкі пад Багдадам факсу паходжаннем адтуль. «Белтэхэкспарт» прапанаваў электронны трэнажор для карыстальнікаў пераносна-зэнітных ракетных комплексаў (ПЗРК).

А Менскі завод колавых цягачоў выставіў двухзвёвавы аўтапоезд-цикавоз з рухавіком «Mercedes-Benz» (544 к/с). На паўпрыцэле аўтапоезу можна транспартаваць танк вагою да 60 тон.

Прадстаўляла Беларусь і іншыя вырабы ваеннага і падвойнага прызначэння, што могуць прыдадзіць ў такіх сферах, як выведка, радыёэлектронная барацьба, ВПС, СПА, сувязь і інш. Паводле словаў міністра абароны Леаніда Мальцаўа, сваім ВПК краіна можа ганарыцца. У выніку першай выставы «MILEX» два гады таму някіх буйных угоды заключаныя не было. Вынікі сёлетнія стануць вядомыя пазыні.

МБ: БелаПАН

# Дзе сядзіць улада

**Калі ты, жывучы ў Менску, штодня шпацыруеш праспектам Скарыны ці вуліцай Гарадзкі Вал, калі на Нямізе сядаш у трамейбус ды кіруешся на вул. Багдановіча, то здаецца часам, што жывеш у дзяржаве, што шануе сваю шматвекавую гісторыю. Але ж, але ж...**

Патрапіў неяк у рукі даведнік адрасоў мясцовых органаў улады. Дзе месцяцца тэя органы, кожны з нас добра ведае — пасярэдзіне старожытных гарадоў ды мястечак, на месцы зыншчанай гістарычнай забудовы ды зруйнаваных бажніц. З 178 адрасоў, што налічні ў тым даведніку, 41 — гэта вуліцы ды пляцы Леніна, Ленінскія, Ільіча, яшчэ 25 — вуліцы ды пляцы Савецкія. Агульна гэта 37% ад агульнай колькасці.

Дадамо сюды ўсялякія інтэрнацыянальныя, Першамайскія, Революцыйныя, Чырвонаармейскія, Кастрычніцкія, Камуністычныя, Каапэ-

ратыўныя, Камсамольскія, Прагертарскія — 25 (альбо 14%), не забудземся на Маркса, Энгельса, Кірава, Міцкевіча, Скарыны, Коласа, Чорнага, Шырмы, вуліцы Кальварыйская, Берасцейская, Речыцкая шаша, вуліца Вялікая (даўні назоў адной з вулак у Заслаўі). Усіго 13, альбо 7,3%.

Яшчэ 14 назоў (7,8%) маюць вельмі ўскоснае дачыненне да нашай краіны — Маскоўская, Смаленская, Касманаўтава, Гагарына, Савецкай Арміі, Суворава (вядома ж, у Кобрыні!), Чалюскіцава, Чкалава, Астроўскага (ня блытаць з прэзыдэнтам БЦР), Спартака, Кашавога. Хоць наконт Смаленскай, можа, і памыляюся. Яшчэ шэраг вуліц назоўны ў гонар савецкіх воін-вызваліцеляў альбо носяць нэутральныя назоўныя кшталту Цэнтральныя пляцы, праспект Міру, вуліца Моладзевая, а ў Веты маеща нават уласная Красная плошча. Здаецца, ёсьць такая і ў Вузьдзе.


Што ж застаецца беларускага? Па

адной вуліцы імя Ажэшкі, Тышэнгаўза, Багдановіча, Міцкевіча, Скарыны, Коласа, Чорнага, Шырмы, вуліцы Кальварыйская, Берасцейская, Речыцкая шаша, вуліца Вялікая (даўні назоў адной з вулак у Заслаўі). Усіго 13, альбо 7,3%.

Паразважаўшы, можна дадаць сюды вуліцы Харужай, Дняпроўскай флятылі, Партизанскую, Прытыцкага, Казлова, Якубоўскага, Альшэўскага, трэ пляцы Волі, дзе вуліцы 17 верасня — агульным лікам 14 (7,9%), але ўсё адно атрымліваецца крыху больш за 15%.

Такім чынам, чатыры з пяці галоўных вуліц, пляцаў ды праспектаў носяць назоў, што ня маюць дачынення да гісторыі ды культуры нашай дзяржавы, а калі й маюць, дык у чорным, трагічным сэнсе. Гэтымі вуліцамі штодня ходзяць, іх назоў чытаюць сотні тысячаў людзей, і гэта адна з прычын таго, што камуністычны чад так марудна вывертываецца зь іх галоўаў.

**Вячка Васіленак, Менск**



АНАТОЛЬ КЛЯНЧУК

## А С О Б Ы Т Ы Д Н Я

**Сыльвіё Бэрлюсконі, прэм'ер-міністар Італіі, гатовы прыняць Беларусь у Эўрэзвяз. У часе прэс-канферэнцыі ў Анкары ён заявіў: «Каб стацца палітычным гігантом, роўным ЗША, Эўрэзвяз мусіць прыняць у свае шэрагі Турцыю, Расею, Беларусь і Ўкраіну». Палітык у захапленні ад ідэі «вялікай Эўропы» — «кня толькі ў эканамічным, але і ў вайсковым пляне». А гэта, як ён лічыць, магчыма толькі пры ўзделе згаданых краінаў.**

**Антон Кішкура, зьбіты міліцыйянтамі, яшчэ ў аштрафаваны на 10 базавых велічыні (140 тыс. рублёў). Хлапца звінавацілі па арт. 166 КК (непадпрадаванне супрацоўнікамі міліцыі). 19-гадовы Антон, якога ў часе «затрымання» выцягнулі з машыны, зламаўшы руку, будзе падаваць у суд на палкоўніка Я.Гуранкова, які, паводле словаў Кішкуры, і знявочнікі яго.**

**Цімур Шчарбакоў, студэнт Акадэміі музыкі, атрымаў срэбны мэдаль на 5-м Міжнародным конкурс піяністаў імя Ўладзімера Гравіца ў Кіеве. Першас прэміі ў яго наіншустровай катэгорыі не атрымаў ніхто. Беларускі піяніст атрымаў таксама контракт на канцэрт у Боне з Бэтховенскім сымфанічным аркестрам.**

**Уладзімер Гермянчук, дырэктар Маладзечанскага піўзаводу, задумаў блюзнерства. Ён паставіў на сваім падпрыемстве лінію па разьліве «пладова-вінаграднага віна» ў папяровыя пакеты. А ў традыцыйнай беларускай кулінарыі чарніла заўжды разылівалася ў пляшкі. Спажывец можа не зразумецца.**

**Джон Ленан знайшоўся. На аўкцыён Christie's 25 ліпеня выстаўлены ўнікальны, раней невядомы кінаматэрэйл з прыватнае калекцыі — адзін дзень Ленана, знятыя ягоныя выпадковай знаёмай у 1974 г., у «змарнаваны ўік-энд» Ленана, калі ягоныя адносіны з Ёка Она далі расколіну. У фільме Ленан дурэе, корміць зьвяркі ў заапарку і танцуе на вуліцы. От і ўсё. Але стартавая цена 40 тыс. фунтаў.**

**Навучэнцы Магілёўскай гарадской вучэльні культуры 13 траўня заснавалі Клуб беларускамоўнага студэнцтва. У яго пакуль увайшли 10 чалавек. Але ж гэта не мяжа, хлопцы, праўда?**

## Карты загубілі

У інтэрнаце Івацэвіцкага ліцэю хлапцы гулялі ў карты «на інтэррас». Дзесяціклясніку Д. не шанавала, ён прадуў ушчэнт. Давялося выкананы умову. Ён пайшоў да шматкватэрнага жылога дому і перад яго вонкамі, павярнуўшыся сыпнай, спусціў джынсы і майткі. Кампаньёны сустрэлі яго як пераможцу буйнога міжнароднага турніру, а вось пэдагагічны калектыв такая выхадка абурыла. Юнака выклічылі зь ліцэю. Ён вярнуўся ў сваю вёску.

Калі ліцэй не навучыў яго добрым манерам, дык цяпер гэтым зоймееца вясковая школа.

**Алесь Лаўранюк, Івацэвічы**

**Бутэлька на вяровачы**

У вёсцы Андрэўшчына на Аршаншчыніне жанчыну сярэдняга веку родзічы зачыняюць у кватэры на трэцім паверсе. Так яны спрабуюць утрымаць яе ад п'янаства. Але як толькі ты пойдуть на працу, жанчына спускае сучудзельніцы на вяровачы то абутик, то коўдру. За ат-

рыманыя ад продажы рэчаў гроши набываеца чарговая бутэлька, якая такім жа чынам трапляе наверх. Здаецца, і сядзіць жанчына пад замком, яна зноў-такі п'яная.

А ў Ворши было іншае дзіва. Чалавек вяртаўся з гасціцай на такім падпітку, ажно да хаты не дайшоў — зваліўся на вуліцы. Адна жанчына, пабачыўшы, што п'яна не варушыцца, выйшла з дому дыд зьняла з мужчыны штаны і скураную куртку. Апівуда быў у такім стане, што нічога нават не адчуў. За гэтай трагікамічнай сцэнай назіраў яшчэ адзін глядач-мужчына. Абураны нахрапным рабункам, ён патэлефанаваў у міліцыю. Рабаўніцу затрымалі.

## Жалезная вада

У Барані (Аршаншчына) пры падтрымцы праграммы альянсу Каўнтарпарт (ЗША) рэалізуецца праект «Чистая вада». Ініцыятары акцыі — аршанская арганізацыя ТБМ, «Асацыяцыя шматдзетных бацькоў» ды іншыя. У горадзе бракуе якасць пітной вады. Утрыманыне жалеза і кальцыю ў ёй у 3—5 разоў перавышае норму. Таму ў жыхароў Барані колькасць ныркавых захворванняў у два разы большая, чым у аршанцаў. Каб вырашыць проблему, плянунецца збудаваць систэму абезжалезвяння вады, увесыць ў эксплюатацыю новыя артезіянскія сівідравіны, замяніць састарэлы водапрапуск. Пакуль тое, баранцы адстойваюць гатаваную воду або прапускаюць яе праз побытавыя фільтры.

## Рыцары з Барані

У Барані створаны ваенна-гістарычны клуб «Адроўчы» (ад назвы рэчкі Адроў). 12 юнакоў і дзяўчат вывучаюць даўніню гісторыю роднага краю, рэканструюць бізброю ды вогратку Сярэднявечча.

**Віктар Лютынскі, Ворша**

## Азэрбайджанская школка

Пры Магілёўскім грамадзкім аўяднанні азэрбайджанцаў «Хазар» адкрылася першая ў Беларусі азэрбайджанская народная школка. Дзеци ад 7 да 14 гадоў будуть вывучаць родную мову, гісторыю, культуру. А дапамогуць ім у гэтым пэдагогі, якія спецыяльна для гэтага прыехалі з Азэрбайджану. У гонар адкрыцця дзеци зладзілі кан-

цэрт, дзе съпявалі па-расейску, беларуску і азэрбайджанску.

## «Могилевскія ведомості»

## Дэпутат уратаваў Вабіч

Пад пагрозай апнінулася рэчка Вабіч, побач з якой у вёсцы Рудня размешчана жывёлагадобу́чая ферма. Недахоп у калгасе імя Чкалава, якому належыць ферма, дызельнага паліва не дазваляў на працыту некалькіх гадоў вывозіць гной. Зы перапоўненая сковішча гной пачаў цягчы ў двух кірунках: назад у каўроўні і ў Вабіч. Гноевыя ручай трапіў бы ў раку, калі б рэйнава інспекцыя аховы прыроды, куды зъвярнуўся дэпутат райсавету па Лебядзянкаўскай выбарчай акрузе Валеры Вусік, не прымусіла кіраўніцтва калгасу ачысьціць ферму ад гною.

## Раённая манаполія

Больш за год жыхары Галоўчына і вакольных вёсак набывалі хлеб да прысмакі ў аўтакраме, якая два разы на тыдзень прыяжджаля да Магілёва. Цяпер старшыня сельсавету забараніў прадаўцам з абласнога цэнтра рэалізоўваць тавар галоўчынцам, а сваім аднавяскам прапанаваў набываць бялыніцкі хлеб. Падобным чынам год таму пазбавілісць канкурэнціі магілёўскіх вытворцаў хлеба і ў Бялынічах.

**Базыль Ліцьвіновіч, Бялынічы**

## Тое ж у Мядзеле

Мядзельскія раённыя ўлады спрабуюць «абараніць мясцовага вытворца». Прадпрымальнікам, якія маюць крамы, забаронена вольна гандляваць прыватным менскім хлебам. Цяпер прадаваць яго можна толькі раз на тыдзень — у суботу. У іншыя дні людзі змушаныя набываць мясцовы хлеб — дараўшы ў ягошце якасць.

**Вацлаў Зьвяруга, Мядзел**

## Падліска салідарнасці

Дзякуючы нашаніўскай акцыі «Падлішы сябра» 20 нашых чытачоў і бібліятэк, што ня мелі сродкі, атрымалі падпіску на «НН» на першое паўгодзідзе. Усе, хто хадзеў бы дапамагчы добрым людзям падліскаю на другое паўгодзідзе 2003 году, паведаміце ў Рэдакцыю. Наш тэлефон (017) 284-73-29, электронны аддаснн@promedia.by.

## Сыпіс менскіх школаў з беларускай мовай навучанья

Район гораду	Школа №	Адрес	Асаблівасці школы
Заводскі	68	зав.Ахоцкі, 17 (район вул.Енісейская, Алтайская)	Анг. мова з падрыхтоўчай класы
Заводскі	гімназія 14	вул.Васініцава, 10 (район Парызянскага пр., вул.Пляханава)	Паглыбл. вывуч. анг. мовы + ням. мова, ёсць басейн
Заводскі	131	вул.Уваровіча, 74 (Чыжоўка)	Анг. мова, харэаграфічны ўхіл, паглыбл. матэмат. з 8-й кл.
Кастрычніцкі	89	вул.Пухавіцкая, 21 (Курасоўшчына)	Анг. мова, фіз-мат. з 8-й кл.
Кастрычніцкі	11	вул.Асаналіева, 14	Анг. мова, фіз-мат. з 8-й кл.
Кастрычніцкі	110	вул.Берасцейская, 66	Анг. мова з падрыхтоўчай кл., эканамічны профіль
Ленінскі	2	пр.Ракосўскага, 93 (Серафранка)	Паглыбл. вывуч. фр. мовы + анг. мова
Маскоўскі	60	вул.Лібкн	

# Незайдросны лёс БЦР

Лёс дзяржаўных органаў, створаных акупантамі ў паняволеных краінах, зазвычай незайдросны. У памяці народу гэтыя марыянэткавыя структуры застаюцца нечым штучным і варожым. Так адбылося і з створанай у 1943 г. у акупаваным немцамі Менску Беларускай цэнтральнай радай (БЦР). Тым ня менш, яна выявілася доўгажыхаркай — апошні яе прэзыдэнт памёр у 1995 г.

Беларуская цэнтральная рада на чале з Радаславам Астроўскім была заснаваная 21 сіннях 1943 г. Яна стваралася са згоды немцаў як галоўная інстытуцыя беларускай адміністрацыі ў генэральным камісарыяце «Беларусь». Менавіта Рада ладзіла вясной 1944-га мабілізацыю ў Беларускую краёвую абарону. У чэрвені 1944 г. паўнамоцтвы БЦР пацвердзіў II Усебеларускі кангрэс, які праходзіў у Менску пад нямецкім кантролем. У 1944—45 г. БЦР дзеянічала ў Нямеччыне, спрычынілася да стварэння беларускіх вайсковых аддзелаў, частка якіх перайшла на бок заходніх саюзных.

Пленумам БЦР у 1954 г., Рада «заступае сабою часова найвышэйшую дзяржаўную ворганы Беларускай Народнай Рэспублікі». Артыкул З Статуту сведчыў: «Атрыманыя ад 2-га Усебеларускага Кангрэсу паўнамоцтвы Беларускай Цэнтральнай Рады трываюць да часу склікання 3-га Усебеларускага Кангрэсу. 3-ці Усебеларускі Кангрэс Беларуская Цэнтральная Рада абавязаная склікаць неадкладна пасыла вызваленя Беларусі» (Бюлетэнь 14-га Пленума Беларускай Цэнтральнай Рады. Нью-Ёрк, 1959, с.25).

## Прэзыдэнты

Прэзыдэнтаў БЦР было трох: Радаслаў Астроўскі (1887—1976), Нікандр Мядзейка (1914—1987) ды Міхась Зуй (1912—1995). Усе яны захоўвалі прэзыдэнцкія паўнамоцтвы да свайго смерці. Астроўскі запомніўся заклікам да беларускіх эмігрантаў ісці ў шэрагі амэрыканскага войска, каб ваяваць з камуністамі ў Карэі. Мядзейка падышаў сябрамі прыхільнікам БЦР вайсковыя рангі



**Нікандр  
Мядзейка  
(зьлева) і Міхась  
Зуй каля магілы  
Р.Астроўскага на  
беларускіх  
могілках у Саут-  
Рывэрс, штат  
Нью-Джэрзі  
(ЗША). Фота  
канца 70-х.  
Друкуецца  
ўпершыню.**

## У чаканьні 3-га кангрэсу

Распушчаная Р.Астроўскім у весні 1945-га, БЦР была адноўленая ў 1948 г. У Заходній Нямеччыне. Вакол яе аб'ядналіся апазыцыйныя настроеныя да Рады БНР і яе палітыкі беларускія эмігранты, пераважна праваслаўнага веравызнання. Паводле Статуту Беларускай цэнтральнай рады, зацверджанага 14-м

(з'явіліся новыя «генэралы» і «палкоўнікі»). Гэтым жа займаўся ў канцы 40-х — пачатку 50-х і старшыня Рады БНР Мікола Абрамчык, але рангі атрымлівалі пераважна ўздељнікі антысаўецкай барацьбы.

З асобай Зуя звязаная кароткая актыўнасць дзейнасці Рады ў канцы 1980-х. Ягоны віншавальныя лісты з нагоды нацыянальных сямяткі ў пачатку 90-х друкавалісь ў незалежным друку ў Беларусі (напрыклад, у «Навінах БНФ»). Рада БНР тады не была такая актыўная, як цяпер, але мела свой друкаваны орган — газету «Беларус», якая распаўсюджвалася і на Бацькаўшчыне. Зрэшты, канкурэнтная барацьба паміж імі ўжо адъюдзіла ў нябыт.

абавязкі Прэзыдэнта БЦР узложаны на мяне 19-м Пленумам БЦР даручаю да выканання Старшыні ВВБЦР сп. Віталю Цярпіцкаму да 20-га Пленума БЦР альбо перадачы іх 3-му Усебеларускому Кангрэсу ў Вольнай і Незалежнай Беларусі.

Жыве Беларус!!!

Міхась Зуй


Прэзыдэнт.

На дакумэнце няма даты, але почырк ідэнтычны почырку М.Зуя. Ягонае аўтарства гэтага дакумэнту пацвярджаецца сп. Паўлам Гузом-Дуброўскім, які, на просьбу Зуя, зрабіў машынапісную копію «Упайнаважання» і адаслаў для выкарыстання прэзыдэнту БЦР.

Такім чынам, ад 1995 г. абавязкі прэзыдэнта БЦР фармальна выконвае сп. Віталю Цярпіцкі з ЗША, які нікай дзейнасці не праводзіц і, прайдападобна, да лёсу БЦР ставіцца абыякава. Паводле іншай вэрсіі, ён вырашыў ціха пахаваць адзін з беларускіх «эміграцыйных урадаў». «Маладыя сілаў» у Раду на ўводзілі, таму рана ці позна яна мусіла зьнікнуць. А перспектыўна перадачы паўнамоцтваў БЦР ураду незалежнай Беларусі выглядала цікавай. Дый не было гарантій, што паўнамоцтвы гэтыя будуть прынятые, — з прычыны калябарацыйнага мінлага БЦР...

Такі невясёлы фінал напаткаў адзін з палітычных цэнтраў беларускай эміграцыі, заснаваны яшчэ ў часы другой сусветнай вайны. Супрацьстаянне паміж прыхільнікамі Рады Беларускай Народнай Рэспублікі і Беларускай цэнтральнай рады працягвалася некалькі дзесяцігоддзіз, аж пакуль не адышлі стаўшыя пакаленіем беларускіх дзеячоў. Рада БНР, амаладзіўшы свой склад, працягвае існаваць і сёняння, мае свайго раднага ў Беларусі. Пра БЦР ужо даўно нічога не чуваць, як і пра драбнейшыя палітычныя групы (Беларуская народная грамада, Беларускі вызвольны рух), якія звіклі са съмерцю сваіх лідэрў і большасці саброй.

Сяргей Ёрш



Тэстамэнт прэзыдэнта БЦР Міхася Зуя.

Фадзей Булгарын.  
Выбранае. Менск:  
«Беларускі кнігазбор», 2003

Істочнік легенда: калі Сашу Пушкіну настаў час вучыцца, родзіцы хадзелі завезыці хлопчыка ў Полацкі ўзімку, калегію. І навучаньне якаснае, і дысцыпліна належная, і маральнасць на вышыні. Ды хоць паны Пушкіны блізу ня ўмелі размаўляць па-расейску, генотычна ксанофобія перамагла. А Сашаў — руцей налетак Адама Міцкевіча тым часам пайшоў да айцоў дамінікану. Павучыўшыся яшчэ ў былой езуіцкай акадэміі, Адам Міцкевіч трапіў на берагі Няўры і дзіваваўся: які нікі ўзоровень ведаў у гэтых маскалёў, асабліва што тычыца клясыкі...

О, гэтыя ліцьвіны! Настолькі лацінізаваліся ды апалачліся, што баранілі Рэч Паспаліту больш заўзятыя за паліякі. Даводзіцца чысьць: Рэч Паспаліта Абодвух Народаў скана-

ла своечасова — пакуль ня спольшчылася ўся шляхта. А вось абласковіца ў такій ступені, каб даць Расеі таленты, роўныя Касцюшку, Міцкевічу, Манюшку і нават Пілсудзкому, — гэтак абласковіца ліцьвіны не змаглі. Даставіўшы й Шастаковіч?

Ды гэтыя геніі ад дзеда-прадзеда жылі ў Расеі. А многія карэнныя ліцьвіны стараліся давесыці, што яны — «такіе же русскіе». Замінаў каталіцызм. І да праваслаўных даверу не было. Ніводнага міністра Расейскага імпэрыі з праваслаўных беларусаў. Гэты феномэн Аляксандар Цвікевіч тлумачыў тым, што расейцы падазравалі ў праваслаўных беларусах таемных унітат — значыцы, каталікоў.

Вось і славуты Тадэвуш Булгарын, які з Восіпам (Юзафам Юльянам) Сянкоўскім быў ліцьвінскім перша-

ной пчелы», друкаваў дзекабрыста Аляксандра Бястужава (Марлінскага)... І ўсё ж адмоўнае стаўленьне да яго пераважыла.

Была ў стаўленьні да Булгарына і звычайная зайдзрасцьца да чужога поспеху. «Паскудным паліякам! Тадэвуша (і чаму на вокладку кнігі вынеслы гэтае Фадзей?) Булгарына і Сянкоўскага называў Мікалай Плявой, выдаваў «Московскага тэлеграфа». (Калі Плявой памрэ, «паскудны паліяк» будзе хадайнічыць перад уладамі, каб ягоны сям'і прызначылі пэнсію.)

Была і ксенафобія. Вымушаны друкавацца ў Булгарына, Пушкін і ягоныя калегі абураліся, што першую і адзінную штодзённую газету ў Расеі рэдагаваў «паліяк» (сам Булгарын называў сябе ліцьвінам), што знакаміту «Бібліотеку для чытания» вёў таксама «паліяк» (Сянкоўскі)... Адным

словам, панавала «польская партыя».

Недавер да Булгарына спарадзілі і ягоныя непатрыятычныя (у дачыненні да Літвы і Польшчы) паводзіны ў 1830—31 г. Расецы адчувалі ненатуральнасць такіх пазыцыяў. І ці не тады ў іх нарадзілася падазрэньне, што Булгарын — агент III аддзялення. І атрымліваецца: не адно духам ксенафобіі да зайдзрасці цлумачыцца нядобрая памяць пра яго гісторыю расейскай культуры.

Кніга выбраных твораў Т.Булгарына (сярод тых, хто спрычыніўся да яе выдання, — і былая старшыня Нацбанку Тамара Віньнікава), грунтуючы прадмова і камэнтары Аляксандра Фядуты дапамогуць чытачу лепш зразумець «златы век» расейскай культуры і многае з гісторыі Бацькаўшчыны.

Анатоль Сідарэвіч

## БІБЛІЯТЭКА

# «Паскудны лях Булгарын»

ла своечасова — пакуль ня спольшчылася ўся шляхта. А вось абласковіца ў такій ступені, каб даць Расеі таленты, роўныя Касцюшку, Міцкевічу, Манюшку і нават Пілсудзкому, — гэтак абласковіца ліцьвіны не змаглі. Даставіўшы й Шастаковіч?

Ды гэтыя геніі ад дзеда-прадзеда жылі ў Расеі. А многія карэнныя ліцьвіны стараліся давесыці, што яны — «такіе же русскіе». Замінаў каталіцызм. І да праваслаўных даверу не было. Ніводнага міністра Расейскага імпэриі з праваслаўных беларусаў. Гэты феномэн Аляксандар Цвікевіч тлумачыў тым, што расейцы падазравалі ў праваслаўных беларусах таемных унітат — значыцы, каталікоў.

Імя гэтыя чалавека нельга выключыць з гісторыі расейскай культуры і тому, што ён ацаніў і захаваў клясычны твор Аляксандра Грыбаедава «Гора ад розуму», а таксама архіў Кандрація Рылеева, і тому, што ён быў яшчэ выдаўцом і «Севернага архива», і «Русской талии», і «Севернага архива», і «Бібліотеку для чытания» вёў таксама «паліяк» (Сянкоўскі)... Адным

# Край адмоўнага рэзус-фактару

**18–19 красавіка ў Сан-Себасціяне праходзіла канфэрэнцыя салідарнасці з незалежніцкім рухам баскаў, арганізаваная форумам баскіх дэпутатаў. Канфэрэнцыя была звычайная — з «прастравонам» і іншай халівай. Хто хацеў — працаваў. Хто хацеў — палітхаш, глядзеў футболь або клеіў сябровак. Паводзіны ўдзельнікаў на вельмі хвалявалі арганізаторы.**

У кожнага інтурыста, які наведвае краіну баскаў (Эскаўдзі), у мазгох а priori сядзіць сфермаваныя СМІ кішэ. Для адных баскі — мікраскапічны (два з паловай мільёнаў) мужны народ, які пад кіраўніцтвам баевікоў ЭТА і сяброў партыі «Батасуна» вядзе няроўны бой за незалежнасць з гішпанскім Левіянам. Другія лічыць баскаў ўропейскімі чачэнцамі: пры слове ЭТА прыгадваюць на Бургаскі працэс\*, а выбух 1987 г. у барселонскім супермаркуце «Гіпэркор» (вынік — 21 наўгіннае ахвяра). Арганізавалі яго *etarac* (сябры ЭТА).

Чорна-белы малюнак краіны баскаў, пададзены ў мэдыях, не адпавядае рэальнасці. Ёсьць баскі, чый жыццёвай формулай зьяўляеца слоган кульставага нацыяналіста 20-х Сант'яга де Міябр «Gora Escaudi et Muera Espagna» («Эскаўдзі, уставай, Гішпанія, памры»). Ёсьць баскі, якія бачаць свой край толькі часткай Гішпаніі. (Дарэчы, у мадрыдзкай эліце непрапарційна шмат выхадаў з баскіх правінцый.) Нарэшце, ёсьць баскі, якія закладаюць радзіму за новы «крэно-кліп» або кубік герайні.

Палітычны гвалт, спажыванье і кар'еризм там жывуть побач. Для журналісту, судзьдзю, палітыку і інтэлектуалаў ёсьць спэцыфічны кодэкс паводзінай. Трэба «фільтраваць базар» і весьці сябе адтаведна, каб на стаць ахвярай тэрарыстаў ЭТА ці мадрыдзкага Цэнтру.

Цудоўнай мадэльлю баскага сацыяльнага космасу быў Гернані — спальны прыгарад сусветна вядомага курорту Сан-Себасціян, дзе адбывалася канфэрэнцыя. Звычайнае соннае мястечка, якое запомнілася хіба што добрым танным сыдрам. Ужо потым, з французскай прэзыдэнткай, я даведаўся, што наша Гернані — «гніздо нацыяналізму». Колькі існуе ў Гішпаніі дэмакратыя, столькі за перадвыбарчы сэлік «Батасуны» тут галасуюць пад 40% выбаршчыкаў. Каб не дапусыць прыходу да ўлады «батасунаў», усе астатнія партыі складаюць адзін вялікі, ідэйна на бязродны блёк. «Аднак не спрабуйце шукати іх офісы: яны знаходзяцца ў бункерах або хаваюцца на кансьпіратыўных кватэрах. Інакш малойчыкі з «Jarraga» (маладафронтайцы «Батасуны») закінуць ім у акно кактэйль Молатава». Гэта я вычитаў у мясцовай газэце. Пра тое, што адбываецца на вуліцах гарадка, нам ніхто не распавёў — ні арганіза-



Лёлік Ушкін сярод удзельнікаў маніфэстациі ў Маюры, якая праводзілася з нагоды Свята баскай нацыі.

тары, ні мясцовыя жыхары. А што тут асаблівага? Сэляви.

## Адметная кроў

«Хочаш зразумець сутнасць баскага нацыяналізму — зъявірні ўвагу на паводзіны нацыяналістаў у гішпанскім асяродзьдзі», — парапаў мне сябар-каталёнец. Сапраўды прыкольна. Баскі трывоша вельмі напружана, быццам увесь час чакаюць падвойху ад «гішпанцу-акунтаў». Каталянцы, у адрозненіні ад іх, адкрытыя, жартуюць з «кастыльскіх крывавасмокіў» і самі гатовыя быць аб'ектам жарту (анекдоты пра іх — гішпанскія анатомія габройскіх ці ўкраінскіх).

Адкуль тая камаплексыванасць?

Вытокі баскага нацыяналізму — у традыцыйным вясковым ладзе жыцця.

Герметычнасць баскай камуны захавалася праз стагодзьдзі дзякуючы складанасці мовы, традыцыям фэадальнай аўтэнтыкі (фуэрас), байкам аб расавай чысціні. Цікавы факт: згодна з мэдyczнымі дасыльданьнямі, у крэві баскаў высокая ступень Rh-адмоўнага фактару. Час ад часу гэта зъявляеца сур'ёзнай проблемай для шлюбоў баскіх жанчын з гішпанцамі, што заўсёды перашкаджала асыміляцыйнай тубыльцаў. Міты пра выбраны богам, расавыя чистыты, самакіруўны народ плюс каталіцызм леглі пры канцы XIX ст. у падмуркі ідзялігічных расправак Сабіна Арана Гойры і яго партыі нацыяналістаў (ПНБ).

ЭТА ўзынікла як левая альтэрнатыва праамэрыканскай, пасіўнай у барацьбе з Франком ПНБ. Была пастаўлена пад сумнёў і сабінаўская «чысцінна расы». Ідэйны патрон ЭТА Фэдэрыка Крутвіг\*\* прапанаваў новую мадэль нацыяналістичнай ідэнтычнасці: на кроў, але веданні

мовы. Баскаў ён прапанаваў лічыць сацыялістичнай нацыяй, якую прыгнятаюць калянізаторы з Мадрыду. Аднак большасць баскаў дагэтуль трывамацца Сабінавай «к्रэўнае» тэроры. Паэт Габрыэль Арэсцы ў 60-х пісаў у вершы «Каменьне і зямля»: «Ni hilen naiz / nire arima galguko da, nire askazia galduko da / baina nire aitaren ezterak / iraunien du zitik (Я памру, маёхаханыне і мае дзеці заўгінцу, аднак дом майго бацькі застанецца, дзе быў спачатку)».

Пасля 11 верасня ЭТА згубіла свой прэстыж і міжнародную падтрымку. Раней яна адкрыта трэніравала сваіх баевікоў у Францыі, Альжыры, Нікарагуа, Палестыне. Пасля 11.09 ніводная краіна не рызыкуе даць ім прытулак. ЭТА — пройдзе-

ны этап баскага супраціву.

## Дзень баска

Свята баскай нацыі — Aberi Eguna — адзначаецца ў апошні дзень Вялікадня. Паводле рытуалу, кожны баск мусіць выправіцца ў няблізкі савет — у вёску Маюру на поўначы Навары. У 1522 г. войскі гішпанскай кароны атакавалі непадалёк ад Маюру замак — апошнюю апору Наварскага каралеўства, што, як лічыць баскі, было іх першадзяржавай. Памяць пра герайчных абаронцаў маюрскага замку перажыла стагодзьдзі. У 1922 г. мясцовыя ўлады паставілі на месцы цытадэлі абеліск (міні-копію мэмарыялу з менскай Плошчы перамогі). Штогод калі помнік адбываецца святкаваньне.

Афіцыйная частка мерапрыемстваў ў Маюры — выступ дэпутатаў, мэра і народных калектывіў — заняла дваццаць хвілінай. Затое піцыц, спевы і танцы на вуліцах вёскі расцягнуліся на доўгія гадзіны. То-

ж самае адбылося ў Пульпоне (Ізрун), сталіцы Наварскага каралеўства, куды мы выправіліся з Маюру на маніфэстацию. Калёна дэмантрантаў хуценька, быццам за ёй гнаўся бык, прабегла на цэнтральную плошчу, дзе, заслушаўшы дзве (!) прамовы (па чатыры хвіліны кожная), раствасяла па барах дэгуставаць альлагольныя напоі і танчыць на вуліцах. Галоўнымі пэрсанажамі танцу былі маладзёны з пафарбавымі валасамі і вар'яцкімі пірсынгамі. Дрыгаючысі з панкамі ў рытме нейкага незразумелага народнага танцу, я ўсьвядоміў, у чым сіла супраціву баскаў: у штодзённай творчай сувязі паміж палітыкай і жыццём. На баскай мове гэта называецца «Abertzale Socialista».

## Грамады не задушыш

Няма ў краіне баскаў вобласці сацыяльных актыўнасці, куды б не пралязлі незалежнікі: прафсаюзы (LAB), прэса (штодзённік «Gora», накладам 50 тыс. асобнікаў), праваабарончы рух («Askatasuna»), маладзёві рух («Sergi»), экалагічны («Gudariak»). Існуе нават рух за нацыянальную кулінарную «Txoko», свае вулічныя хуліганы («Carreboogooka») і нават нацыянальноста-гомасексуалісты. «Abertzale Socialista» (сацыялістичныя патрыёты) лічыць, што сувэрэнітэт нацыі звязаны не з дзяржавай, а з дзейнасцю грамадзянскіх ініцыятыў.

Праз грамадскую дзейнасць нацыяналізм выходзіць у палітычную сферу. Забарона Батасуны ў лютым як «тэрарыстичнай арганізацыі» толькі ўзыяла нацыяналістичнай настроі. Асабліва гэта тычыцца палітыкай. Яны відавочна вырашылі падмазацца да электарату «Батасу-

ны», што збірала 15% галасоў. Цытую «El Mundo» ад 19 красавіка. Хабір Арзалю, старшыня ПНБ: «Мы знаходзімся з Мадрыдам у стане вайны». Бэгонь Еразі, лідэр сацыялістай з «Eusko Askartasuna» (EA), партнэр ПНБ па кааліцыі: «Тое, што нас вінаваць у незалежніцкіх настроях, — найлепши камплімент для маёй партыі». Яшчэ ў верасні 2002 г. ПНБ прыняла праграму, адпаведна якой краіна баскаў павінна мець у Гішпаніі статус «Асацыяванай вольнай краіны». Дэ-факта гэта адпавядае пункту праграмы КАС 1977 г., за якую столькі змагалася ЭТА.

Ці можна перамагчы баскі трэці сэктар? У прававых рамках дэмакратичнай краіны — немагчыма. Восеніню 2002 г. з Мадрыду прыйшоў загад забароніць сетку бараў «Herrico Taberna», празь якую, быццам, ЭТА адмывае гроши. Загад выканалі. І што? Як быў, гэтак і стаць у Сан-Себасціяні на вуліцы Kalea Juhan Vilba бар «Herrico Taberna». Як прадвалі там усю незалежніцкую літаратуру, гэтак і ўцюхаюць, як зъбіраліся там падазроныя тынэджеры, гэтак і зъбіраюцца.

Зъмянілася толькі адно. Цяпер калі жыццё не кампаніі, а індывідуальному прадпрымальніку.

**Лёлік Ушкін, Сан-Себасціян—Менск**

\* Бургаскі працэс — суд над актыўістамі ЭТА ў г. Бургасе ў 1970 г., які выклікаваў салідарнасць з візінамі-баскамі ва ўсім свеце.

\*\* Дарэчы, Фэдэрыка Крутвіг з пахожаньнем немец. Сярод заснавальнікаў арганізацыі ЭТА большасць таксама складаліся баскі, а этнічны гішпанцы. І яшчэ цікава: амаль усе яны былі студэнтамі езуіцкага калегіуму.

# 16 траўня ПЯТНІЦА

## ● БТ

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 Навіны.  
6.10, 7.10 Добры раніцы, Беларусь!  
8.10, 18.15 «Зяля чаканьня». Сэрыял.  
9.10, 17.00 «Тайны Ніра Вулфа». Сэрыял.  
10.00 Сад мары.  
10.25 «На скрыжаваннях Эўропы». Нацыйнальны тэлефестываль песні.  
10.50 Да міжнароднага дня музеяў. «Музэюм».  
11.05, 21.55 «Каралева сэрцаў». Сэрыял.  
12.15, 14.15 Добры дзень, Беларусь!  
13.05 І.Мураёўша ў камэдынай мэлядраме «Артыстка з Грыбава», 2-я сэрыя.  
15.20 «Самая кепская ведзьма».  
15.45 Пяць цудаў.  
15.55 «Вакол шпіёнаў».  
16.20 5x5.  
19.05 Крымінальная драма «Сакрэтны агент».  
20.40 Калыханка.  
21.00 Панарама.

21.45 Навіны рэгіёну.  
22.50 Зона Ікс.  
23.15 Баявік «Сапраўднае кахранье».

## ● СТВ

5.30 Музичны канал.  
6.00 «Вар'яцкі съвет».  
6.30, 15.50 «Паўэр рэйнджэрз, ці Магутныя рэйнджэрз».  
6.55, 15.25 «Флінт — дэтэктыў у часе».  
7.20, 17.50 «Меншчына. Людзі, падзеи, факты».  
7.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 «24 гадзіны».  
7.50, 19.50 «СТВ-спорт».  
8.00 «Сънеданыне ён Інай Афанаеў».  
8.05 «Менск і менчукі».  
8.10, 22.50 «Тэхналёгія».  
8.20 Баявік «Скалалаз».  
10.15 «Гульняны рэфлекс».  
10.25 «Уладамірскія». Дак. фільм.  
10.55, 20.35 «Аўтапанарама».  
11.10 «Тэатральныя гісторыі».  
11.25 «Народ спраўшы».  
12.00 «Віно кахранья». Тэленавэла.  
12.55 «У нас усе дома». Сэрыял.  
13.50 «На рагу ля Патрыярхавых».  
14.40 «Бітлбогі».

15.00 «Чалавек-павук».  
16.45, 23.15 Праект «Адлюстраўваньне»: «Казіно».

## ● РТР

17.40 «Адлачывай».  
18.00 «Філярманічны тыдзень».  
18.10 «Менск і менчукі».  
18.20 «Тэма днія».  
18.35 «Немагчымыя зялённыя вочы».  
18.55 «Свяецкая хроніка».  
20.00 «Рэзактыўны бокс».  
20.15 «Добры вечар, маленькі...».  
20.50 Камэдія «Вікус».  
23.00 «Навіны СНД».  
0.00 Мэядрама «Грэх. Гісторыя страсть».

## ● Першы музичны канал

7.00 «Пад'ёмнік».  
9.00, 16.00 Рухач.  
14.00 «V.I.R.онія».  
17.00, 22.10 УльтраМікс.  
22.00 «120/80».  
22.30 «20-ка Першых».  
23.30 МэгаMікс.

## ● АНТ

8.00, 9.00, 18.00, 20.30, 23.25 Нашы навіны.  
8.05 «Добрай раніцы».

9.05, 19.05 «Зямля кахраньня, зямля надзея».  
10.35 «Бяз тэрміну даўнасыці». Дак. дэтэктыў.

## ● НТВ

11.00, 22.05 «Фабрыка зорак-2».  
11.30 «Твінісы».  
15.35 «Містка Балі».  
16.05 «Дасце дэтэктыва Дуброўскага».  
17.00 «Вялікае мысціе».  
18.10 «Самі з вусамі».  
18.40 Дак. аповесць «Зеленаградскі Чыкаціла». Справа 2002 г.  
20.00 Час.  
21.00 «Поле цудаў».  
23.40 Камэдія «Там, дзе гроши».

## ● РТР

7.45 «Дыёўт».  
8.45 «Людзі і цені-2».  
9.45, 18.50 Весткі. Дзяжурная часыць.  
10.00, 19.00 Весткі.  
17.50 Аншляг.  
19.30 Маскоўы час. Весткі — Масква.  
19.50 Дабранач, дзеци!.  
19.55 Святоточны канцэрт да 80-годзінні ЦСКА.  
21.25 Баявік «Па мянушцы «Зывер».

## ● Культура

15.10 «Урокі расейскай». Усё пра ка-

ханьне...».  
15.25 Р.Шуман. Канцэрт для фартэ-піяна з аркестрам.

## ● Эўраспорт

16.00 «Парыскі часопіс». «Анры Труая».  
16.25 «Брадвэй. Чорнае мора». Прэм'ера дак. фільму.  
17.30 Навіны культуры.  
17.50 «Парарад слоў».  
17.55 Паўдзённыя сны.  
18.25 Ток-шоу «Аркестравая яма».  
19.05 «Дапамажыцце Тэлеку».  
19.15 «Раманс пра закаханых». Маст. фільм.  
21.25 «Лінія жыцця». Аляксандар Шырвінт і Міхаіл Дзяржавін.  
22.20 Блеф-клуб.  
23.00 Навіны культуры з Уладзіславам Фляроўскім.  
23.25 «Хто там...».

## ● НТВ

9.00 Сёняня раніцай.  
9.20 Надвор'е на заўтра.  
9.25 «Найноўшая гісторыя»: «Курская дуга».  
10.20 «Без рэцэпту».  
11.00, 16.00 «Сёняня» з Кірылам Паздняковым.  
14.35 Ток-шоу «Прынцып даміно».

## ● СТВ

7.00 «Свят Бобі».  
16.30 «Запрашэнне паскардзіца».  
16.40 «Аўтапанарама».  
17.10 Камэдія «Прышэльцы-2: Калядоры часу».  
21.00 Камэдія «Цудоўны».  
22.35 «Навіны СНД».  
22.50 Фільм «Ісціца ў віне».

## ● Першы музичны канал

8.00, 12.30 Рухач.  
12.00 «Сіла цягі». Аўтапраграма.  
17.00 Музыка.RU.  
18.00, 19.40 УльтраМікс.  
23.00 МэгаMікс.

## ● АНТ

8.00 Навіны.  
8.20 «Ералаш».  
8.25 «Гар', гармонік любы!».  
9.00 «Слова пастыра».  
9.15 «Здроўе».  
10.00, 14.00 Навіны (з субтырамі).  
10.10 «Смак».  
10.30 Крэмль-9. «Свяцілана Сталіна. Уцекі з сям'і». 1-я сэрыя.  
11.00 «Разам».  
11.30 «Рамонт».  
11.45 «Філярманічны тыдзень».  
11.50, 20.10 «Аntonія». Тэлесэрыял.  
12.45 «Плянты людзей».  
13.05 Камэдія «Формула вясёлкі».  
14.40 «Дружная сямейка». Камэдыйны сэрыял.

## ● РТР

13.35 Дыснэй-клуб: «Геркулес».  
14.10 «Расейская рулетка».  
15.05 Камэдія «Апякун».  
16.40 Праграма «Песьня году. Вясна». 18.15 «ВКБ-2003». Прэм'ер-ліга.  
20.00 Час.  
20.30 «Нашы навіны».  
20.55 «Хто хоча стаць мільянэрам?».  
21.55 Што? Дзе? Калі?  
23.20 Камэдія «Капітан Рон».

## ● РТР

8.45 Ранішняя пошта.  
9.20 «Сто да аднаго». Тэлегульня.  
10.15 Сам сабе рожысяр.  
11.15 У пошуках прыхода.  
12.10 Клуб санатарапу.  
13.00 Весткі.  
13.20 Маст. фільм «Непадсудны».  
15.00 Футбол. Чэмпіянат Расеі. «Ротор» (Валаград) — «Спартак» (Масква).  
17.00 Мая сям'я». 18.00 «Аншляг».  
19.00 Весткі.  
19.25 Лістэрка.  
19.50 «Сумленны дэтэктыў».  
20.15 Элізабэт Херлі і Брэндан Фрэйзэр у камэдыйнай мэлядраме «Асьлеплены жаданьні».  
22.10 Баявік «Двойнік».

## ● Культура

11.15 «Графаман».  
11.45 «Дэвід Копэрфілд». Маст. 11.45 «Дэвід Копэрфілд». Маст. 12.10 Камэдія «Баламут».

## ● НТВ

9.00 «Каханье ўдаўца». 7-я сэрыя.  
9.50 «Расылнае жыццё».  
10.30 Вы будзеце съмияцца!  
10.55 Надвор'е на заўтра.  
11.00, 15.00 Сёняня.  
11.15 Праграма «Упльбу».  
12.00 Дэтэктыў «Асабліва небяспечныя».  
13.50 Смачныя гісторыи.  
14.05 Свая гульня.  
15.20 Граем у «Кено».  
15.25 Экстремальныя кантакт: атрутныя

## ● РТР

марскія вандрунікі.  
15.50 Ток-шоу «Прынцып даміно».  
17.05 Камэдія «Расысевыя».  
18.45 «Сышыкі-2: агонь нябесны». Частка 2-я.  
20.00 «Надоечы» з Леанідам Парфёновым.  
21.30 Трылер «Людзі-коткі».  
23.00 Смачныя гісторыи.  
23.30 Культура

## ● Эўраспорт

10.05 «Кулінарны пайдыннак». «Прэм'ер-міністар».

10.00 «Ватэрнае пытаньне».  
10.55 Надвор'е на заўтра.  
11.00, 15.00 Сёняня.  
11.15 «Музычныя алігархі». «Прафесія — рапарцёр».

## ● Культура

11.40 Служба выратаванья.  
12.10 Камэдія «Баламут».

## ● НТВ

13.00, 20.00 Супрабайк. Чэмпіянат съвету. Монца.  
14.00 Супэрспорт. Чэмпіянат съвету. Монца.

16.30 Вяляспорт. Дзіюдзі. 8-ы этап.

18.30 Тэніс. WTA. Рым. Фінал.

21.00 Вольныя бай.

22.00 Баявія адзінтарствы.

23.00 К-1. Сусветныя Гран-пры. Сайтама.

0.15 Дзіюдзі. Чэмпіянат Эўропы. Германия.

13.00, 20.00 Супрабайк. Чэмпіянат съвету. Монца.

14.00 Супэрспорт. Чэмпіянат съвету. Монца.

16.30 Вяляспорт. Дзіюдзі. 8-ы этап.

18.30 Тэніс. WTA. Рым. Фінал.

21.00 Вольныя бай.

22.00 Баявія адзінтарствы.

23.00 К-1. Сусветныя Гран-пры. Сайтама.

0.15 Дзіюдзі. Чэмпіянат Эўропы. Германия.

13.00, 20.00 Супрабайк. Чэмпіянат съвету. Монца.

14.00 Супэрспорт. Чэмпіянат съвету. Монца.

16.30 Вяляспорт. Дзіюдзі. 8-ы этап.

18.30 Тэніс. WTA. Рым. Фінал.

21.00 Вольныя бай.

22.00 Баявія адзінтарствы.

23.00 К-1. Сусветныя Гран-пры. Сайтама.

0.15 Дзіюдзі. Чэмпіянат Эўропы. Германия.

13.00, 20.00 Супрабайк. Чэмпіянат съвету. Монца.

14.00 Супэрспорт. Чэмпіянат съвету. Монца.

16.30 Вяляспорт. Дзіюдзі. 8-ы этап.

18.30 Тэніс. WTA. Рым. Фінал.

21.00 Вольныя бай.

22.00 Баявія адзінтарствы.

23.00 К-1. Сусветныя Гран-пры. Сайтама.

0.15 Дзіюдзі. Чэмпіянат Эўропы. Германия.

13.00, 20.00 Супрабайк. Чэмпіянат съвету. Монца.



# 23 траўня

## пятніца

### ● БТ

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 Навіны.  
6.10, 7.10 Добры раніца, Беларусь!  
8.10, 18.15 «Паварот ключа». Сэрыял.  
9.10, 17.05 «Тайны Ніра Вулфа». Сэрыял (ЗША).  
10.00 Сад мары.  
10.25 «На скрыжаваннях Эўропы». Нацыянальны тэлефестываль песьні.  
10.55 Кухня КВК.  
11.05, 21.55 «Каралева сэрцаў». Сэрыял.  
12.15, 14.25 Добры дзень, Беларусь!  
13.05 Драма «Белае возера». («Беларусфільм»).  
15.20 Даукументальны музычны сэрыял «Прыгадай пра будучыню».  
15.45 Пяць цудаў.  
15.55 «Вакол шлёнёў». Мультсэрыял.  
16.20 5x5.  
19.05 Сямейная мэлядрама «Маладыя сэрцы» (ЗША).  
20.40 Кальханка.  
21.00 Панарама. Інфармацыйны канал.  
21.45 Навіны рэгіёну.

22.50 Зона Ікс.  
23.15 Трагікамедыя «Чорная кошка, бэлы кот».

● СТВ

5.30 Музычны канал.  
6.00 «Вялікія грошы» з Ігарам Патоцкім.  
6.30, 15.50 «Паўэр рапіндэр», ці Магутная рэйнджеркі». Тэлесэрыял.  
6.55, 15.25 «Флінт — дэтэктыў у часе». Мультсэрыял.  
7.20, 17.45 «Меншчына. Людзі, падзеи, факты».  
7.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.35 «24 гадзіны».  
7.50, 19.50 «СТВ-спорт».  
8.00 «Сынеданье з Інай Афанасьевай».  
8.05, 18.10 «Менск і менчукі».  
8.10, 23.55 «Гэхналёгія».  
8.20 Кіно: баявік «Высьцца няма».  
10.00 «Турнапад».  
10.10 «Беларусь на крыкы стагодзьдзяў». Дак. фільм.  
11.00 «Аўтапанарама».  
11.15 «Тэатральная гісторыя».  
11.30 «Народ супраць». Тэлегульніца.  
12.00 «Віно кахання».  
12.55 «У нас усе дома». Камэдыйны сэрыял.  
13.50, 18.35 «Срэбранае вясельле». Тэлесэрыял.  
14.40 «Бітлборгі». Тэлесэрыял.

15.00 «Чалавек-павук». Мультсэрыял.  
16.45, 23.20 Праект «Адлюстраваныне»: «Спэцназ». Дак. фільм.  
17.30 «Вулцій Кірлы і Мядфодзія». Дак. фільм.  
17.55 «Флірманічны тыдзень».  
18.00 «Сьвецкая хроніка».  
18.20 «Тома днія».  
20.00 «Рэактыўны бокс».  
20.15 «Добра вечар, маленькі...».  
20.35 «Аўтапанарама».  
20.50 Кіно: камэдыя «Аты зь якой плянэты?». ЗША, 2000.  
23.05 «Навіны СНД».  
0.05 Кіно: мэлядрама «Каханак».

● Першы музычны канал

7.00 «Пад ёмнік».  
9.00, 16.00 Рухач.  
14.00 «V.I.R онія».  
17.00, 19.40, 22.10 Ультрамікс.  
19.30 People-mix.  
22.00 «120/80».  
22.30 «20-ка Першых».  
23.30 Мэгамікс.

● АНТ

8.00, 9.00, 18.00, 20.30, 23.50 Навіны наўніцы.  
8.15 «Добры раніца». Камэдыйны сэрыял.  
12.55 «У нас усе дома». Камэдыйны сэрыял.  
13.50, 18.35 «Срэбранае вясельле». Тэлесэрыял.  
14.40 «Зямля кахання, зямля на-дзея!». Сэрыял.

9.50 Прэм'ера АНТ: «Бяз тэрміну дайнасы». «Сны пра нешта большае». Дак. дэтэктыў.  
10.15 Шматсэрыны фільм «Пад Паларайнай зоркай».  
11.10, 22.05 «Фабрыка зорак-2».  
11.40 Сэрыял «Твінісы».  
15.05 «Крылы».  
15.30 «Геніі і зладзеі».  
16.00 Шматсэрыны фільм «Дасце дэтэктыў Дубровскага».  
16.55 «Вялікае мыцце».  
18.10 Дак. фільм. «Антысъветы Андрэя Вазыненскага».  
18.35 «Самі з вусамі».  
20.00 Час.  
21.00 «Поле чудаў».  
23.30 АНТ прадстаўляе. Прафэсійны бокс: «7 дзён — 7 бабеў».  
0.05 Камэдыя «Браты Блюз». ЗША, 1980 г.

● НТВ

9.00 Сёняня раніцай.  
9.20 Надвор'е на заўтра.  
9.25 «Найноўшая гісторыя: іншыя».  
10.15 «Без рэзепту».  
11.00, 16.00 «Сёняня» з Вольгай Бяловай.  
14.35 Ток-шоу «Прынцып даміно».  
16.30 Сэрыял «Хуткая дапамога» (ЗША).  
17.25 Каманда.ru.  
18.00 «Сёняня» з Тацинай Мітковай.  
18.35 «Свабода слова».  
19.55 Залатая калекцыя. Баявік «Заўтра ніколі не памрэ» (ЗША).  
22.25 «Усё адразу!».

● Культура

15.10 «Урокі расейскай». «Усё пра ханыне...». Апавяданы Н. Тэфі чытае Вольгу Аросеву.  
15.30 С. Пракоф'еў. Канцэрт №2 для фартэпіяна з аркестрам.  
16.05 «Са столі».  
16.35 «Прабачце, што жыву».  
17.30 Навіны культуры.  
17.50 «Парафак слоў». Кніжныя навіны.  
17.55 Паўдэнныя сны.  
19.30 Мясцовы час. Весткі — Масква.  
19.50 Дабранач, дзень!  
19.55 Святочны канцэрт да 80-годзьдзя таварыства «Дынаама».  
21.05 Баявік «Мафія неуміруча» (1993 г.).

### ● НТВ

9.00 Сёняня раніцай.  
9.20 Надвор'е на заўтра.  
9.25 «Найноўшая гісторыя: іншыя».  
10.15 «Без рэзепту».  
11.00, 16.00 «Сёняня» з Вольгай Бяловай.  
14.35 Ток-шоу «Прынцып даміно».  
16.30 Сэрыял «Хуткая дапамога» (ЗША).  
17.25 Каманда.ru.  
18.00 «Сёняня» з Тацинай Мітковай.  
18.35 «Свабода слова».  
19.55 Залатая калекцыя. Баявік «Заўтра ніколі не памрэ» (ЗША).  
22.25 «Усё адразу!».

● Эўраспорт

9.30 Вэляспорт. Трэк. Кубак сьвету. Фінал. Перадача з Аўстраліі.  
10.30 Футбол. Агліяд матчу чэмпіянату Еўропы сірод юнаю. Паўтор.  
11.00 Футбол. Легенды чэмпіянату Еўропы. Ніемчына. 1996. Паўтор.  
12.00 Футбол. Кубак Лібертадорэс. Чэрцьфінал. Паўтор.  
14.00, 18.45 Настольны тэніс. Чэмпіянат сьвету. Жывая трансляцыя.  
15.30 Вяліаспорт. Джыра д'Італія. 12-ы этап. Паўтор.  
16.30 Вяліасорт. Джыра д'Італія. 13-ы этап. Жывая трансляцыя.  
21.00 Самы дужы чалавек. Перадача з Гішпаніі.  
22.00, 23.00 Кікбоксинг. Паўтор.  
0.15 «Формула». Часопіс.  
0.30 Ралі-райд. Перадача з Партугаліі.  
1.00 Спарткары.  
1.15 Матастарт. Перадача з Францыі.  
1.45 Экстремальныя віды спорту. Паўтор.

# 24 траўня

## субота

### ● БТ

7.00, 12.00, 15.00 Навіны.  
7.15 «Крысы Каларада». Мультсэрыял.  
7.40 Пяць цудаў.  
7.50 «Не звязай!». Тэлеканал для дзяцей.  
8.15 Існасьць. Духоўная праграма.  
8.50 «Усё нармальна, мама!». Забава-ляльная праграма.  
9.35 Экрэн індыйскага кіно. «Пагібелі сяўята». 1-я сэрыя.  
11.05 Здраўце. Тэлечасопіс.  
11.30 Тэлевізійны Дом кіно. Зоркі кіна-фестывалю.  
12.15 Вяёлае сямейка.  
12.45 Падарожжа дылетантка. «Жодзіскі». На стыку роліг і дзяржай».  
12.55 Сола для дэбютанта. Арцём Шышкоў (скрыпка).  
13.10 Плінэта АРТ.  
13.35 Дак. сэрыял «Пары і дуэты-2».  
14.00 Сэрыял «Чыста ангельскае забойства».  
15.15 «Сем футаў пад кілем». Відэа-фільм АТН.  
15.35 Кухня КВК.  
15.50 «Містэр Бін». Камэдыйны сэрыял.  
16.15 Гістарычны фільм «Я, Францыск Скаріна». «Беларусфільм».  
17.50 «На скрыжаваннях Эўропы». Нацыянальны тэлефестываль песьні.

18.25 Футбол. Кубак Беларусі. Фінал. Жывая трансляцыя.  
20.30 Трэці тайм.  
20.40 Сусветная калекцыя кароткамэтражных фільмаў. «Выпадковы і хоркоткі».  
21.00 Панарама. Інфармацыйны канал.  
21.25 Галоунава пытанніне.  
22.00 Міжнародны конкурс песні «Эўрапачаньне-2003». Жывая трансляцыя з Рыgi.  
1.00 Камэдыя «Афэрысты».

● СТВ

5.30 Музычны канал.  
6.30 «Дзіская пляніта»: «Ажылья драконы» з цыклу «Паліяунічыя». Дак. фільм.  
7.30, 15.45 «Дэніс-непаседа». Мультсэрыял.  
8.00 «Пітэр Пэн». Мультсэрыял. Заключная сэрыя.  
8.25 «Хітліф». Мультсэрыял.  
8.50, 19.50 «СТВ-спорт».  
9.00 «Рэактыўны бокс».  
9.15 «Адначытай».  
9.25 «Сынеданье з Інай Афанасьевай».  
9.50 Кіно: камэдыя «Сыцоарт Літл». ЗША, 1999. 1-я частка.  
10.45 «Разам».  
11.15 «Рамонт».  
11.30 «Флірманічны тыдзень».  
11.35, 20.10 Тэлесэрыял: «Месца сустрэчы зьвініць нельга!». СССР, 1979.  
12.45 «Плянэта людзей».  
13.05 Кіно: трэлер «Двойнік».  
14.45 «Дружная сямейка». Камэдыйны сэрыял.

● Першы музычны канал

8.00, 12.30 Рухач.  
12.00 «Сіла цягія». Аўтапраграма.  
17.00 Музыка.RU.  
18.00, 19.40 Ультрамікс.  
19.30 People-mix.  
23.00 Мэгамікс.

● АНТ

8.00 Навіны.  
8.10 «Ералаш».  
8.25 Грай, гармонік любы!

9.00 Слова пастыра.  
9.15 Задроеў.  
9.25 «Сынеданье з Інай Афанасьевай».  
9.50 Кіно: камэдыя «Сыцоарт Літл». ЗША, 1999. 1-я частка.  
10.45 «Разам».  
11.15 «Рамонт».  
11.30 «Флірманічны тыдзень».  
11.35, 20.10 Тэлесэрыял: «Месца сустрэчы зьвініць нельга!». СССР, 1979.  
12.45 «Плянэта людзей».  
13.05 Кіно: трэлер «Двойнік».  
14.45 «Дружная сямейка». Камэдыйны сэрыял.

● РТР

8.00 Навіны.  
8.10 «Ералаш».  
8.25 Грай, гармонік любы!

9.00 Слова пастыра.  
9.15 Задроеў.  
9.25 «Сынеданье з Інай Афанасьевай».  
9.50 Кіно: камэдыя «Сыцоарт Літл». ЗША, 1999. 1-я частка.  
10.45 «Разам».  
11.15 «Рамонт».  
11.30 «Флірманічны тыдзень».  
11.35, 20.10 Тэлесэрыял: «Месца сустрэчы зьвініць нельга!». СССР, 1979.  
12.45 «Плянэта людзей».  
13.05 Кіно: трэлер «Двойнік».  
14.45 «Дружная сямейка». Камэдыйны сэрыял.

● НТВ

14.10 «Расейская рулетка».  
15.00 Выратавальнікі. Тэрміновы выклік.  
16.50 «Аўтапанарама».  
17.10 Кіно: камэдыя «Банзай!». Францыя, 1980.  
19.30 «24 гадзіны».  
21.20 Кіно: камэдыя «Кокан». ЗША, 1985.  
23.25 «Навіны СНД».  
23.40 Кіно: фільм Мілаша Формана «Вальміон».

● Першы музычны канал

8.00, 12.30 Рухач.  
12.00 «Сіла цягія». Аўтапраграма.  
17.00 Музыка.RU.  
18.00, 19.40 Ультрамікс.  
19.30 People-mix.  
23.00 Мэгамікс.

● АНТ

8.00 Навіны.  
8.10 «Ералаш».  
8.25 Грай, гармонік любы!

14.10 «Расейская рулетка».  
15.00 Выратавальнікі. Тэрміновы выклік.  
16.50 «Аўтапанарама».  
17.10 Кіно: камэдыя «Банзай!». Францыя, 1980.  
19.30 «24 гадзіны».  
21.20 Кіно: камэдыя «Кокан». ЗША, 1985.  
23.25 «Навіны СНД».  
23.40 Кіно: фільм Мілаша Формана «Вальміон».

● РТР

8.45 Ранішняя пошта.  
9.20 «Стодзядна». Тэлегульніца.  
10.15 Сам сабе рэжысэр.  
11.15 У пошуках прыгод.  
12.10 Клуб сэнтаратаў.  
13.00 Весткі.  
13.20 Маст. фільм «Простая гісторыя».  
15.00 Футбол. Чэмпіянат Расеі. ЦСКА — «Тарпеда-Мэталюрг» (Масква). Жывая трансляцыя з стадыёну «Дынаама».  
17.00 Маст. фільм «Простая гісторыя».  
18.45 Дэтэктыў «Сычычы-2: пайсці і не вярнуцца».

19.00 «Жарт за жартам».  
20.30 АНТ прадстаўляе. Прафэсійны бокс: «7 дзён — 7 бабеў».  
23.40 Баявік «Дэйнічай, сястра!».

● Культура

11.10 ГЭГ.  
11.25 «Графаман».  
11.50 Прагулагікі на Брадвэі.  
12.15 Дэйнічай сэанс. «Чароўная лямпа Алядзіна». Маст. фільм.  
13.35 «Дар дажджоў». Вялікія рэжысёры.  
13.55 Ранішняя размова з дэйнічай.  
14.00 Весткі тэлебачкі.  
14.30 Суслыніца дэтэктыў.

14.50 «Сумленны дэтэктыў».  
20.15 Сусветнае кіно. Прэм'я «Оскар».  
21.00 Супергоначны ўік-энд. Жывое ўключэнне з Бруно.  
20.00 К-1. Сусветнае Гран-пры. Перадача з Лас-Вэгасу.  
22.00 Спілдэй. Гран-пры Польшчы.  
23.30 Экстремальныя віды спорту.  
0.45 Баявік майстэрстваў ў залі «Бэрсі». Паўтор.

● Эўраспорт

9.30 Футбол. Кубак Лібертадорэс. Чэрцьфінал. Паўтор.  
11.30 Настольны тэніс. Чэмпіянат сьвету. Жывая трансляцыя.  
13.45 Матагонкі сэрыя Гран-пры. Францыя. Жывая трансляцыя.  
16.15 Вяліасорт. Джыра д'Італія. 14-ы этап. Жывая трансляцыя.  
18.30 Настольны тэніс. Чэмпіянат сьвету.  
19.30 Супергоначны ўік-энд. Жывое ўключэнне з Бруно.  
20.00 К-1. Сусветнае Гран-пры. Перадача з Лас-Вэгасу.  
22.00 Спілдэй. Гран-пры Польшчы.  
23.30 Экстремальныя віды спорту.  
0.45 Баявік майстэрстваў ў залі «Бэрсі». Паўтор.

# 25 траўня

## нядзель

### ● БТ

# «Тэатар жывы, і ён мяне ня любіць...»

Прэм'ера Рэспубліканскага тэатру беларускай драматургіі «Каласынкі» — спектакль тэатральны. Ягоная назва ніяк не звязаная з якімі-небудзь сэнтыментальнімі сілянскімі матывамі, як можа падумаць неабданы глядач.

Вядзецца пра тэатральныя каласынкі, якія робіцца прытулкам для актора Пітэра Ўінтэра, пазбуйленага сваёй улюбёнай ролі карала Ліра. Замест яго карала Ліра з волі рэжысёра грае той, хто раней быў Санта-Клаусам на дзіцячых ранишніках. Як кажа Пітэр Ўінтэр, у параўнанні з Мэльпамэнай Санта-Клаус — гэта таксама баство, толькі рангам ніжэйшае. Але знакаміты актор на згодны сусідаваць з ім у адным тэатры. И на знак пратэсту супраць рэжысёрскай несправядлівасці ў зменеў часу Ўінтэр перабіраеца на каласынкі.

Тут ён будзе граць сваю драму, якая абернеца для актора трагедыяй. Ператворыца ў тэатральны прывід драмы. Спектакль за спектаклем Ўінтэр будзе весяліць з каласынкоў публіку сваім скажэнскім

спэцефектамі: кідаць на сцэну яйкі, шалупінне, насоўкі, паліваць яе вадой. Прыйм усё гэта будзе рабіцца мэтанакіравана ю абдумана, у адпаведнасці з развязыццем дзея ўўгных спектакляў унізе. Спэцефекты Ўінтэра прызначаны выцягнуць няўдалую, зъ яго пункту гледжання, гульню актораў, падштурхнуць іх да самаудасканення альбо, наадварот, паказаць недарэчнасць і слабасць выканання.

Яго цяжка называць нанканфармістам і барацьбітом за чысьціно мастацтва. Сыпісаны актор — закладнік уласнай пыхі, хоць і шчыра адданны тэатру ці, лепей, свайму ўяўленню пра яго. Пітэр Ўінтэр — на добры юна дрэнны, ён гэткі, якім ён ёсьць. Стары актор, які замінае ўжо, здаецца, і самому тэатру. Учачы каласынкі рыпяць, быццам сядраюць. Для актора гэта робіцца знакам того, што тэатар жывы й больш яго ня любіць.

Герой Валер'я Кашчэева будзе да болю пазнавальным для людзей тэатру. А яшчэ болей — герояня Галіны Чарнабаевай Магдалена Спрынг

— жонка рэжысёра, партнёрка Ўінтэра па сцэне і па жыцці. Жанчына ці то дыпламатычная, ці то хітрыя; ці то каварная, ці то наўчая. Адначасова мэркантыльная і па-дзяячоўчаму альтруістычная. Жанчына-акторка — жыцьцёвая, пластычная — сапраўднае ўпрыгожаньне спектаклю.

Спектакль цікавы, насычаны разважаннямі, жартамі, падзеямі і успамінамі аб іх. Недзе нават перанесчыны, але, магчыма, гэта прыкмета сучаснага мастацтва. Як і тое, што хоць-дзе ружжа зъяўляеца, але не страляе, хоць-дзе страляе, але папярэдне не зъяўляеца, а фінальная страляніна паліцыйскіх выклікае жаданне крыкнуць «Не вайні!» і кінцца змагацца за мір.

Пастаноўка Вітаўтаса Грыгалюнаса і Андрэя Шчучкага (аўтар п'есы) вельмі арыгінальная, як і сцэнаграфія мастачкі Алесі Снапок-Сарокінай. Афармленыне сцэны інтыгуе, і праз уесь спектакль хочацца зазирнуць з каласынкі ўніз, на нябачную сцэну, дзе хаваюцца карані ю адгадкі тых падзеяў, што разъвіва-


АНДРЭЙ ЛІНКЕВІЧ

юща на хісткіх каласынках.

Пазытыўны момант на фоне шукання і мітусын галоўных герояў, што, як кажа Магдалена Спрынг, ператварылі тэатар у багадзельню, — гэта прыклад Эйпрыл, дачкі Ўінтэра (Вераніка Будслаева), і яе кахранага — работніка сцэны ю ста-

тыста Джэры (безумоўна, камічны Максім Паніматчанка), якія ўрэшце падаюцца ў акторы. Калі ўлічыць, што гэтаму паспрыяла нават такая дэталь, якія пах кулісаў, нельга не прызнаць, што тэатар — усё ж вялікая сіла.

Марыя Салаўёва



## Дзіўны «Джэрэй»

кіно не для ўсіх

## Квадрат Дануты Бічэль

Рэжысэр Гас ван Сант — фігура непрыемная ва ўсіх адносінах. Невялікага росту, з пабітым воспай тварам і запаленымі, заўжды пачырваленымі вачымі. Сваім ардынарным выглядам ён меней за ўсё падобны да галіувудзкай знакамітасці, героя шматлікіх плётак і чутак, якія малююць яго то ўсмешлівым маўклівым. Будам, то загадковым Сыніксам, то каварным Мэфістофэлем, але заўсёды — спакуснікам і распусынікам. Жанчынам рэжысэр не пагражае, затое ўяўляе небяспеку для маладых прыгожанькіх актораў: ужо больш за дзесяць гадоў ван Сант застаецца адзінм «адкрытым» геем у «вялікім» амэрыканскім кіно.

Тэмы яго фільмаў ад пачатку і да сёньня — складаныя падлеткі, кахраны ў сэкс паміж любымі істотамі, прастыуткі, панкі, крымінал, наркотыкі. Першыя самастойныя творы ван Санта — кароткамэтражныя стужкі — знятая ў сярэдзіне 80-х. Напрыклад, троххвілінны ролік «Мой новы сібра», дзе ван Сант звінігілам пад вокам паказае гледачам фотку голага падлетка й распавядае пра тое, пры якіх абставінах ён атрымаў фінгаль. Бюджэты гэтых студзяжак зрэдку перавышалі 50 баксаў, а рэжысэр толькі марыў пра тое, як будзе атрымліваць гроши за тое, што здымает. І мары спраўдзіліся.

Пропускам ван Санта ў сівер вялікага кіно стаўся чорна-белы фільм «Mala Noche» («Жудасныя ночы») ў перакладзе з гішпанскай) — гісторыя складаных узаємадносін цынічнага амэрыканца Ўолта і двух маладых нелегальных эмігрантаў з Мэксікі. Карціна сталася гітом сярод артыстычнай элітарнай моладзі і зрабіла ван Санта адным з герояў альтэрнатыўнай культуры. Фільм, дзяякуючы якому рэжысёра заўважылі галіувудзкія кінакампаніі, ніколі ня бачыў вялікага экрану.

Слава і скандалы напаткалі Гаса пасля выходу ў 1991-м фільму,



Мэт Дэйман і Кейсі Эфлек граюць крыху звар'яцелых сяброў

«Маё пэрсанальная Айдаха», трагічнай love story прынца і жабрака. Спачатку пляткарлы пра тое, што рэжысэр меў сэкс з выканаўцамі галоўных роляў Кіяну Рызуму і Рызваром Фэніксам. Потым ван Сант вінаваціў ў трагічнай сімерцы Фэнікса ад перадазавання ў кастрычніку 1993 г. Маўляў, рэжысэр быў для актора некім кшталту духоўнага бацькі, ведаў пра ягоныя праблемы з наркотыкамі, але нічога не зрабіў, каб выратаваць яго.

Падзеі вакол «Айдаха» выклікалі крызысы, якія ван Сант здолеў перамагчы толькі ў 1996-м, выпусціўшы фільм «Памерці за...». Творы ван Санта канца 1990-х («Разумнік Уіл Хантнінг», «У пошуках Форэстэра») сталіся падзеямі ў сусветным кіно й нават атрымалі пару «Оскараў». Але «Джэрэй», першы фільм Гаса ў новым тысячагодзідзі, атрымалі зусім не падобнымі да ранейшых працаў.

Мэт Дэйман і Кейсі Эфлек (гэтая акторская парачка склалася нядаўна,

раней Дэйман аддаваў перавагу старайшаму з братоў Эфлекаў — Бэну) граюць крыху звар'яцелых сяброў, якія зъбягаюць у пустэльню, каб выпрабаваць на трываласць адзін і свае адносіны. Дарыў, здагадайцеся, які аднолькавай мянушкай яны называюць адзін аднаго. Спачатку незвычайнае падарожжа падаецца ім цікавай гульней, але хутка добры настрой пакідае іх. Хлопцы адчуваюць рызыку насыць сваёй задумы. Яны разумеюць, што пустэльня, такая ж прыгожая, як і небяспечная, паглынае іх.

Прыкладна так на пачатку 2001 г. аўтары сінэару (тройца Дэйман, Эфлек і ван Сант) выклікалі задуму фільму кіраўніцтву студы «FilmFour». Там зъдзіліся, але грошай на стужку далі. У Галіувудзе яшчэ добра памятаюць пра падзімправізацийную каршуну ван Санта «Разумнік Уіл Хантнінг», якая ў 1998-м атрымала «Оскар» за сцэнар, што складаўся на здымачнай пляцоўцы.

Здымкі пачаліся ў чэрвені 2001-га ў Аргентыне, а скончыліся праз два месяцы ў Даліне Сімерці. Прэм'ера ў ЗША адбылася ў лютым 2002 г. «Джэрэй» пратрымаўся ў амэрыканскім кінапракаце 8 тыдняў, сабраўшы ўсяго 236,3 тыс. даляраў. Найӯдачы трэба было чакаць: накіраваўшыся імпрывізаваць у пустэльню, ван Сант надта далёка адышоў ад мэйнстрому. Да таго ж, магчымасці паглядзець «Джэрэй» была пазбуйненая значная частка аўдыторыі — падлетькі да 17 гадоў. Не падумайце чаго, гэта праз амежаваныні па лексысці.

На трэба казаць, што «Джэрэй» не набыў сусветнай вядомасці. Толькі на пачатку трэцій дэкады красавіка, больш чым праз год пасля прэм'еры, фільм трапіў у расейскі кінапракат. У Беларусі ж перадаўшы твор ван Санта (бо ёсьць ужо наступны — «Слон») знайсці складана нават на відэакасатах.

Павал Свярдлоў

## Канцэрт «Госіціцы»

22 траўня фальклёр-тэатар «Госіціца» пад кіраўніцтвам Ларысы Сімаковіч зъдзівіць новай праграмай «Дух Зямлі», дзе прастора і час праўяўцца сябе насычаным дзесянінем, гожым вакалам, адмысловай плястыкай. Зацікаўшыся на толькі рваныя ритмы і архайчныя пра-галасты новай беларускай «сакральнай вясны» ў этна-балеце «Дух Зямлі», але і чысцяе гучанье заходнезўрапейскай готыкі ў «Танцах Магнацкага двара». Настальгію па 80-х задаволяць незабытныя гіты «Дарожка», «Пры краічыку», пры Дунайчыку», «Ой, сакол, сакол».

Канцэрт адбудзеца ў Моладзевым тэатры эстрады 22 траўня а 19-й. Квіткі ў касе тэатру ад 14:00 да 19:00 па адрасе: вул. Маскоўская, 18а. Даведкі па т.: 236-66-43, 236-68-43.

# Старасьць можна лячыць

**Запаволеные працы мозгу ў стальным веку адбываеца праз недахоп нэўраперадавальніка GABA — мазгавога рэчыва, якое дапамагае нэўронам «апрацоўваць» інфармацыю. Амэрыканскія навукоўцы, падобна, знайшлі сродак ад гэтаяе бяды.**



Падчас дасыльдання малпам, чыків быў эквівалентны 90 «чалавечым» гадам, увіялі адмысловыя рэчывы дзеля падвышэння ўздроюно GABA. Пасля гэтага вынікі візуальных тэстаў паддосьледных значна палепшалі і наблізіліся да вынікаў, якія паказвалі іх маладзейшыя супродзічы. Паводле словаў супрацоў-

ніка мэдычнага факультету Ютаўскага ўніверситету (ЗША) Одзі Левэнтала, падвышэнне колькасці GABA супаківае нэўроны й дапамагае ім «прасейваць» інфармацыю. Мозг нібы «маладзе» на дваццаць гадоў. Гэта азначае, што разумовыя адставаныя можна лёгка лекаваць. Клеткі застаюцца на сваіх месцах і

## Чэрві выжылі

**Сотні чарвей, што знаходзліся на касмічным караблі «Калюмбія», перажылі ягоную катастрофу. Чэрві віду Caenorhabditis elegans былі выпраўлены ў космас дзеля**

біялягічнага эксперыменту. Кантэйнеры зь імі знайшлі сярод рэштакаў карабля некалькі тыдняў таму. Калі іх адчынілі, выявілася, што чэрві жывыя.

# Ад гашышу могуць памерці тысячы

**Няма згоды ў меркаваньнях наконт уплыву марыхуаны на здароўе людзей. Як съцвярджае брытанскі мэдычны экспэрт, доўгатэрміновыя наступствы яе рэгулярнага ўжывання могуць стацца такім ж небясьпечным, як і наступствы паленьня тытуно.**



Сёння ў Вялікай Брытаніі гашыш рэгулярна паліць 3,2 млн. чалавек, а тытун — 13 мільёну. Паленны тытунню штогод выклікае калі 120 тыс. съмерці прац сардечнай хваробы, рак лёгкіх ды інш. Аднак дагэтуль не было адназначных доказаў адпаведнага шкоднага ўздзеяння марыхуаны.

Атрымаць іх цяжка, бо шмат хто з аматараў гашышу паліць і тытун. Дый маштабны дасыльданні сярод людзей, якія прызналіся б у спажыванні нелегальных наркотыкаў, правасць цяжка. Таму ўрад краіны спрабуе «панізіц» статус гашышу з клясы «В» да клясы «С» — то бок яго ўжыванье заставалася б нелегальным, але за гэта і ў турму не садзілі б. Калі, вядома, няма «дадатковых абставін», кшталту паленія гашышу побач з дзецимі.

Аднак прафэсар-таксыколяг Джон Генры зь лёнданскага «Імпрыял Коледж» съцвярджае: калі б доўгатэрміновыя наступствы ад ужыванья гашышу былі такім ж

бясьпечнымі, як ад паленія тытуну, колькасць съмерціў ад гашышу была б значна большая. Калі ад цыгарэт ў штогод памірае 120 тыс. чалавек з 13 мільёну, дык з 3,2 млн. чалавек, якія ўжываюць гашыш, штогод паміраюць 30 тысяч. Але нават невялікам колькасці съмерціў дазваляе лічыць гашыш пагрозай здароўю. Хоць «дозы» гашышу значна меншыя, патэнцыйная небясьпека ад кожнай «зацияжкі» вышэйшая. Падчас спальвання гашышу і тытуну выдзяляюцца калі чатырох тысячаў ідэнтычных хімічных рэчываў.


Прагнозы адносна колькасці съмерціў ад гашышу няпэўныя і таму, што пакуль невядома, ці працягне сънняшня моладзь рэгуляруна паліце гашышу у больш стальным веку. Калі не, дык тэарэтычна рэчыка заўчастай съмерці значна зьнізіцца. Таксама як аматары тытуну могуць зьнізіцца рэчыку захворвання на рак, кінуўшы паліце да сярэдняга века.

Падрыхтавалі Ян Мацур, СП паводле «New Scientist», «Reuters».

# Вітамін шматдзетнасьці

**Японскія навукоўцы адкрылі новы вітамін, называны PQQ. Пра гэта паведаміў прафэсар Такафумі Ката. Гэта першае адкрыццё новага вітаміну (дакладней, вітамінай групы) за апошнія 55 гадоў. PQQ — чатыраццаты сярод вядомых навуцы вітамінаў. Само рэчыва PQQ (pyrroloquinoline quinone) было синтэзаванае з расылінных субстратаў яшчэ ў 1979 г., але высьветліць, што яно з'яўляецца вітамінам, удалося толькі нядыўна. Эксперыментавалі на мышах, з рацэйнікіх былі амаль цалкам выключаны прадукты, што ўтрымлівалі PQQ. З часам паддосьледны перасталі пладзіцца, у іх пачала вылазіць поўсюд. На думку навукоўцаў, і ў чалавечым организме PQQ можа**

уплываць на рэпрадуктыўную функцыю. Як паведамілі японскія навукоўцы, найбольш PQQ утрымліваюць скіслыя соевыя бабы — традыцыйная японская страва. Багата новага вітаміну ў ківі, папаі, зялёны гарбате і зялёным перцы.



## Алькагольныя мабільнікі

**Хутка мабільныя тэлефоны і партатыўныя кампьютары зможуць працаўцаў на гарэлцы. Амэрыканскія навукоўцы з університету ў Сан-Льюісе (Місуры) распрацавалі электрахімічны генэратор, дзе галоўным рэагентам з'яўляецца алькаголь. Ужо прайшлі першыя паспяховыя выпрабаванні — у якасці «паліва» ўжываліся гарэлка, джын, віскі і нават моцнае піво. Асновай новага генэратору з'яўляецца порысты палімэр, прапітаны асаблівымі фэмантамі, што раскладаюць алькаголь і выпрацоўваюць пры гэтым электрычны ток.**



# Як падмануць калібрь

**Птушкамі лёгка маніпуляваць з дапамогай метадаў, якія прымяняюцца ў супэрмаркетах.**

Правільнае размыяшчэнне працтваў у крамах лічыцца сапраўднай навукай. Адна з тактыкаў, якія там выкарыстоўваюцца, — размыяшчэнне кідкага «спакусылівага» працтва проста побач з тымі рэчамі, якія трэба прадаць. Такім чынам падмануцца прыцягальнасць патрэбнага бэнду, і ўзворень продадзяў падвышаецца.

Каманда дасыльчыкаў з університету Ньюкаслу (Вялікабрытанія) назірала за паводзінамі дванаццаці птушак калібрь, што жывуць у канадскіх Скалістых гарах. Птушкі харчуюцца нектарам з кветак у сваіх далінін, і мусіць рабіць гэта амаль

без перапынку з прычыны хуткага абмену рэчываў. Звычайна яны прылягаюць у адно й тое ж месца.

Дасыльчыкі зрабілі клюмбу з штучных кветак, якія ўтрымлівалі цукровую рошчыну рознай канцэнтрацыі, і пасадзілі туды спэцыяльную «спакушальную» кветку, якая прыцягвала калібрь. У звычайнай абставіні птушка б скіраваліся туды, дзе больш нектару, але яны началі піць з усіх кветак вакол «спакусыніцы», незалежна ад колькасці цукровага раствору ў іх.

Гэты досьвед можа выкарыстоўвацца дзеля захавання ў абароны пэўных відаў расылінаў. Калібрь адлыгіраваюць важную ролю ў апіленыні, таму прымянянне адмысловых «спакусылівых» відаў можа падвысіць прыцягальнасць патрэбных кветак і дапамагчы іх захаваць.





# Без надзеі

Працяг са старонкі 14.

учора, сёняня... Нават апісаныні краявідаў — прыглушаныя, быццам соты раз ходжаныя. Нішто ня мусіць па-рушаны агульнага фатализму.

Безнадзейнасць у творах розных пісьменнікаў розная. У Быкава фатализм стушоўваецца выразнай прыдуманасцю канвы і герояў, большай моляунічасцю, мастацкасцю, — гэта значыць умоўнасцю карцінаў. У Адамовіча фатализм хаваеца за аўтарскімі філязофскімі альбо газетнымі адступленнямі, дзеля якіх у творы ніколі не прысутнічалі нейкая адна реальнасць. У апавяданнях Адамчыка, нібы падкрэслена дакументальныя, дзе ёсьць строгае адзінства часу і месца дзеяння, фатализм выяўляеца зусім адкрыты.

Выходзіць так, што найболыш па-

зытыўны пэрсанаж тут — гэта сам аўтар, а найболыш пазытыўная реальнасць — гэта реальнасць не мастацкая, не прыдуманая, а сапраўдная. Мы ніколі на стане парадаўнічаць сябе з пэрсанажамі апавяданняў, бо іх учынкі альбо асуджаныя, альбо пасіўныя, альбо брыдкія. Затое пярэчаныне студэнта Адамчыка кагэбісту ў часе «гутаркі», ягонае выключэнне з університету і абсалютная вера ў літаратурную творчасць — пра што гаворка вяспінаніх — гэта і ёсьць твой жадані пазытыў. Прынамсі, у книзе «Нязрушны камень» гэта найболыш моцная пазытыўная інстанцыя.

Што да філязофскай пазыцыі аўтара, дык, як і ў Васіля Быкава, яна хутчэй пэсімістичная, чым альтымістичная.

«Якая, зрешты, безнадзейнасць — зворт да праўдзівай незалежнасці

ня бачыцца і ў далёкім абсягу», — усклікае пісьменнік, і ў словах гэтых мы чуме непрыхаваную роспач.

Прайда, Адамчык ня хоча пакідаць нас у гэткім настроі поўнай безнадзёгі і кажа мудрыя слова, на якія варта ўдумацца любому беларускаму чалавеку: «Асьцерагаюся, каб мы не заплацілі вялікай цаны за сваю абыякавасць да ўсяго нацыянальнага і не прынеслі бяды і шкоды нашым будучым пакаленням. Але я ўтаймую свою крываўду і адчай. Застануся з непахісным і нязрушным спадзіваннем у душы. Так лепш — жыць з надзеяй».

Дзённікі Вячаслава Адамчыка апошніх гадоў жыцьця, без цэнзурных правак і прыхарошвання, будуть друкавацца ў часопісе «ARCHE» пачынаючы з чэрвеня.

ВОДГУКІ

## Абодвума вокамі

**Дазвольце звярнуць увагу на недарэчнасць рубрыкі «Левым вокам — правым вокам». Так і хо- чацца, чытаючы яе, уступіць у палеміку з «левымі» і «правымі» аўтарамі з пазыцыі «абодвуму вокамі».**

Партыйна-палітычныя ляндшафт Эўропы руйнуеца. Старыя сацыял-дэмакратычныя ды «правыя» партыі губляюць (або поўнасцю згубілі — як у Італіі) свае пазыцыі. У дачыненіні да новых партый і рухаў ужываць прыметнік «левы» ці «правы» можна хіба з прапагандыстычнай мэтай. «Ліга Поўначы» ў Італіі альбо партыя забітага Піма Фартэйна ў Нідэрландах — гэта «праваэктрэмістыкі» групouкі адно паводле левалі-берарапа. «Праваэктрэмістыкі» лідэр Фартэйн быў адкрытым гомасексуалістам, нэграфобам, але на публіцы зневажаў іслам і мусульманаў, лічыў ісламскую іміграцыю ў Эўропу прычынай распаўсюду злачыннасці, наркаманіі ды сацыяльнай напружанасці. У Антвэрпене «праваэктрэмісты» разам з прадстаўнікамі жыдоўскіх грамады патрулююць вулі-

цы, бо праз арабскіх імігрантаў па іх небясьпечна хадзіць увечара.

У №14 чытаем «НН» прапануеца права погляд на вайну ў Іраку паводле Б. Тумара і левы — паводле Л. Ушкіна. Лягчэй за ўсё падаць два гэткія «тлумачальныя трафарэты». Але больш карыснай для аўдыторыі «НН» быў бадатковая спроба аналізу падзеяў у Іраку.

Перадусім, чаму ЗША ўсё ж рашыліся на вайну. Аснова амэрыканская палітыкі ў дачыненіні да арабскага савету — падтрыманье балансу паміж арабскім нацыяналізмам ды ісламскім фундамэнталізмам. ЗША не засікаўленыя ў арабскім нацыяналізме як ідэалігі, здольнай мадэрнізаваць арабскія краіны. А перамога фундамэнталізму канчаткова дэстабілізуе становішча ад Марока да Інданэзіі. Пасъля вайны ў Аўганістане спатрабілася ўжо акцыя супраць нацыяналістычнага арабскага рэжыму.

Цяпер чаму менавіта Ірак. Кандыдатаў было нямнога. Альжыр і Туніс — краіны з моцнай ісламіцкай апазыціяй — не падышлі з прычыны немінучага абвастрэння адносінаў з

Францыяй, якой не патрэбная канчатковая барбарызацыя гэтых дзяржаў і наплыў адтуль яшчэ 1-2 млн. імігрантаў. Эгіпэт таксама балансуе на краі. Аднак, улічваючы маштаб краіны і амаль няўхільную вайну з Ізраілем новага ісламскага рэжыму, Эгіпэт пакуль застаўся съвецкай дзяржавай.

У выпадку Эгіпту ці Альжыру амэрыканскае ўмішальніцтва было магчыма адно ў выглядзе прыхаванай падтрымкі ісламіцкіх рухаў, а ў Ірак, праз дэмагнізацыю Хусэйна, можна было арганізаваць вайскове ўварванье, што значна больш эфектыўна ў дэмантрантыву.

Як ставіцца єўрапейцам да падзеяў вакол Іраку? Узделнічыцца ў падтрымкі кітэрым, прызнавацца ў людзів Садаму? Гэта глупства. Добраў ён быў ці кепскі кіраўнік — вырашаць арабам, а не єўрапейцам. Амэрыка зрабіла памылку, але яна кірецца сваім інтарэсамі. А єўрапейскі інтэррас палаігае ў чым заўгодна, але толькі не ў канфронтациі з ЗША праз іракскую вайну.

Максім Канавалаў, Гомель

## Дзякую Вользе Бабковай

**Дзякую за Калядны нумар. Я пачаў пісаць водгук адразу, ды скласці ў нешта прыстойнае не хапала часу. Але цягнучь ужо няма куды. Калядны нумар — нейкі тэатр, батлейка, лятэрна магіка. Узынёласць шчымлівых пачуцьцяў вярнула мяне ў юнацтва, нават дзяцінства. Мова сцэнічная насковая-капыльская! Усе гэтыя зэлдкі, прэнты, транты, чузы, тутика-тамака і г.д. Я не карыстаўся імі ўсё съядома жыцьцё, не ўтвараў нават, што нехта ўзарве пласці слоў з глыбіні памяці, завіхрыць да непрытомнасці. А потым ахутае мяккай, нездранцвелай атмасферай простых чалавечых пачуцьцяў, у першую чаргу — дабрыні. А ўсё яна — Вольга Бабкова. Дзьве Вольгі. Наша нічым не саступае выбітнай пані Таркачук. Ix long-short stories, бясспречна, аздабляючы выпуск.**

Аб іншых. «Бамбіза» нагадаў мне Апдайка, Сэлінджэр. Севярын Квяткоўскі щэл маладзёнь, зычу посыхай, але ня ў рэчышчы «Помнікаў». Пасуе

да іх і Наталка Бабіна, хоць сучасная тэматыка патрабуе большай дасыціннай, мо нават дысцыпліні.

А вось атрымаў наступны нумар «НН», а там слынны мовазнайдуц Пётра Садоўскі з сваім «Трэнасам чытача, абрэгушчанага традыцыйнымі асацыяцыямі...». Стогны, енкі, старэчае бурчаныне — дзякую Богу, што не праклёні. На адрас усіх-усіх-усіх. Не шкадуючи ні «гарэзлівага» Хадановіча, ні сціплую Бабкову. Ёй «вылісаў», як кажуць, па поўнай праграме. Дэкатарысаўава, карыстаючысѧ мойнай аўтара, ушчэнт, у попел, у пыл. Грунтоўна падышоў да вобразу Крумкача — далібог! — цікава было чытаць.

...і раптам — «Але ж напісане месцамі надзвычай прыемна чытацца. Аўтарка — поліфанічнае мастацтва». Я паверыў, кінуўся бараніць. А ён, гарэзлівага, нават адчук пазытычны імпульс, ну і вышыла пародыя на эсэ... Чароўная магія слоў.

Віктар Новік, Капыль

**У Вашай газэце за 3 сакавіка надрукавана інтэрв'ю з П.Краўчанкам, які зъбіраецца выставіцца на кандыдатуру на прэзыдэнцкіх выбарах і перамагчы.**

Беларусь не зъбіднела на разумных, адкуваных людзей, патрыётаў Бацькаўшчыны. Бяды ў тым, што людзі іх ня ведаюць, а калі што і чулы, дык толькі нешта негатыўнае. У дзяржаўнай СМИ доступ им закрыты, гэтыя самыя СМИ ўсімі сіламі стараюцца пасяеца ў народзе недавер да тых, хоць нечым ня ўпісваеца ў дзяржаўную схему.

Але галоўнае яшчэ ня ў гэтым. Непрыемна ўразіла тое, што сп.Краўч-

## Мультфільмы ў мэтро

**Кожны дзень на станцыі мэтро «Плошча Незалежнасці» менчукам і гасцікамі сталіцы паказава-**

юць на вялікім экране мультфільмы амэрыканскай вытворчасці:

«Том і Джэры», «Шрэк», «Ледавіковы пэрыяд».

Ідуць мультфільмы з Чарлі Чаплінам альбо выкшталцоную

рэкламу — «Канскі ільвоў».

На гэным велічэным экране

маглі б паказаць фільмы з Чарлі

Чаплінам альбо выкшталцоную

рэкламу — «Канскі ільвоў».

На гэным велічэным экране

маглі б паказаць фільмы з Чарлі

Чаплінам альбо выкшталцоную

рэкламу — «Канскі ільвоў».

На гэным велічэным экране

маглі б паказаць фільмы з Чарлі

Чаплінам альбо выкшталцоную

рэкламу — «Канскі ільвоў».

На гэным велічэным экране

маглі б паказаць фільмы з Чарлі

Чаплінам альбо выкшталцоную

рэкламу — «Канскі ільвоў».

На гэным велічэным экране

маглі б паказаць фільмы з Чарлі

Чаплінам альбо выкшталцоную

рэкламу — «Канскі ільвоў».

На гэным велічэным экране

маглі б паказаць фільмы з Чарлі

Чаплінам альбо выкшталцоную

рэкламу — «Канскі ільвоў».

На гэным велічэным экране

маглі б паказаць фільмы з Чарлі

Чаплінам альбо выкшталцоную

рэкламу — «Канскі ільвоў».

На гэным велічэным экране

маглі б паказаць фільмы з Чарлі

Чаплінам альбо выкшталцоную

рэкламу — «Канскі ільвоў».

На гэным велічэным экране

маглі б паказаць фільмы з Чарлі

Чаплінам альбо выкшталцоную

рэкламу — «Канскі ільвоў».

На гэным велічэным экране

маглі б паказаць фільмы з Чарлі

Чаплінам альбо выкшталцоную

рэкламу — «Канскі ільвоў».

На гэным велічэным экране

маглі б паказаць фільмы з Чарлі

Чаплінам альбо выкшталцоную


## старонка вершаванага радка

**Творы ляўрэатаў Конкурсу маладых літаратараў імя  
Натальі Арсеньевай**

### Анатоль ІВАШЧАНКА

\* \* \*

вясной усюды знаходжу  
згубленыя радкі  
слова  
літараты  
якіх не заўважаў пад сънегам



А здарaeцца, б'юцца браты  
І без вайны.

Дурань ведае — лепей зь сіламі,  
Чымсь бязь сіл.  
І каровы бываюць з крыламі,  
І анёлы бываюць бяз крыл.

\* \* \*

Ноччу я  
Лічыў зоры.  
Іх ужо больш,  
Чым было ўчора,  
Калі пад небам я спаў.  
Але яшчэ покуль мала,  
Каб падлічыць слова,  
Што я табе не сказаў  
І што ты мне  
Не сказала.  
Я гатовы.

### Вольга КАЛЕНІК



### Зь віленскіх мрояў

лябірінт не вяртае рэха  
на крыжах павісае неба  
ў ім пятля  
для гузіка сонца  
незашпіленая прастора  
разьдзімаецца  
хваляй дахай  
так расколіны ў цэгле двароў  
за бліскучы фасад  
моляцца

### Глеб ЛАБАДЗЕНКА

\* \* \*

І каровы бываюць з крыламі —  
Адна на мільён.  
Дзеўкі ўсе здаюцца мілымі,  
Ды на ўсіх ня хопіць дзён.

Жменю часу не схаваеш ты  
Сабе ў штаны.

### Кацярына МАРГОЛЬ

\* \* \*

...гэй, прачніся!  
Сёньня я жывая!  
Сёньня я болей, чым праста  
Малочнае выпарэнне...  
Сёньня на флейце — я!  
У пераходах — я!  
З вачыма пакрыўджанага вайчаняці  
— я!



АНДРЭЙ ЛЯНКЕВІЧ

Шукаю цябе на гарачым попеле...  
Гэй, прачніся!

\* \* \*

Сэрцаў няма  
Сэрцаў  
Сэрцаў  
Сэрцы зьбеглі на перапынкі  
Крылцы вуліц  
Нябесаў дзіверцы  
Балючыя стрэмкі ў скронях  
будынкаў...



### Вальжына МОРТ



На ўсім чым магла я вузлы завязала  
Без вузла толькі шыя мая і самота  
Птушкі сурочылі неба і неба лізала  
Пер'е аблокаў да белай ікоты

Зноў папруся з табой не любіць свае  
словы  
Свае думкі працягваць у іголчына вушка  
З пункту А ў пункт Б не ідзе ні халеры  
Усыміхайся аднак — раптам вылеціць  
птушка

Быццам бы караблі зі цёмнай гавані  
Руکі выходзяць з кішэні  
І праводзіць працэс пагашэння  
сустреч  
Канвертациі думак  
Я шукаю галіну  
Мне вузел вязаць ёсьць патрэба

### Мабыць

Я скіну цябе зь дзясятага неба  
А я скіну цябе з восьмага неба  
А я скіну цябе зь сёмага неба

Скідай...

### Сяргей ПРЫЛУЦКІ

#### Рандэву з краявідам

Ад ранку, калі на Міцкевіча  
лістота, павольна і велічна,  
нібы самагубца з даху ці  
коміна, падае ўніз,

віжую, як людзі з торбамі,  
двухгорбя і аднагорбя,  
напружана кроначь натоўпамі  
ў рабочы свой парадыз.

Міма самотных нарыкаў,  
святлафораў, съметніц, ліхтарыкаў  
на свае гіганцкія фабрыкі  
наведама для чаго.

Не хапае ім, бач, арганікі.  
Насалі ім, бач, батанікі.  
Усё карціц пабачыц Салёнікі,  
Рым, Парыж і вяршыні гор.

Хоць ня ведаюць ні арабскае,  
ні японскае, ні гішпанскае,  
ні ангельскае, ні нямецкае.  
Толькі «money» і «fuck».

### Рух часу

Апошнія хвіліны съякаюць па маіх  
скронях.

Упершыню адчуваю, як рух валодае  
часам.

Вершаваная ржа пануе ў срэбных  
мроях.

Мяне зразумець складана.  
Застанься са мною сам-насам.

Магчыма, боль дадасць моцы тваім  
дыстраfічным крылам.

Шчырым пафігізмам прасякнутая  
іронія

Вымушае мой фатаздымак  
пакрывацца сумам і пылам.

Апошнія хвіліны съякаюць па маіх  
скронях.

**Фіналістаў конкурсу імя Натальі Арсеньевай фатографаваў  
Глеб Лабадзенка**

### Паданьне

У прыгожай краіне, створанай з пылу і  
бруду,  
Дзе, як кажуць паданьні, сыходзіцца  
кліnam наш съвет,  
Не бывае ніколі ні съвятаў, ні казачных  
цудаў,  
Але дзіва — там кожны жабрак і там  
кожны паэт.  
Вершы паляць, як восеннюю лісьце,  
попел робіць імгненыне,  
А з імгненняў разыюшаны вецер  
складае гады.  
Праз стагодзьдзі блукаюць паэтай  
ледзь бачныя цені.  
Словы лісьцем барвовым на зямлі  
пакідаюць съяды.

### Аляксей ЧУБАТ



\* \* \*

Хруснула;  
Пад цяжкую столю падэшвы  
Патрапіў;  
Ён бег, шаргаету па асфальце,  
Ён быў басанож,  
Спадзяваўся на добры погляд,  
Хаця б на маўчанье;  
Пажоўклы кляновы лісток.

### Закаханыя ў сънег

Яны любяць гуляць па гурбах  
І правальвацца па поясі,  
Выцягваць адно аднаго,  
Съмяяцца халодным паветрам,  
Кідаць камякамі сънегу.

Яны закаханыя ў сънег.

### Юлія ШАСТАК

\* \* \*

Зоркі ліхтароў.  
Вечарам горад думае,  
Што ён — неба.

\* \* \*

Хай будзе ўзброены лірнік ліраю,  
Адною ліраю і толькі ліраю,  
Хай вой ніколі ня ўбачыць съмерці,  
Хай больш ніколі ня плачуць дзеци,  
Хай над зямлёю маёю мірнаю  
Узыдзе сонца,  
і Бог — у съвеце...



# Хрыстос уваскрес, дарагія таварышы!

Самае сьветлае хрысціянскае съята. Так гавораць. А мне больш даспадобы Каляды, Божае Нараджэнне, Раство Хрыстова. Сынег зіхаціць, радаснае прадчуванье, съяточны настрой. Вось так. І нічога з сабой не магу зрабіць. Дый навошта? Каляды — гэта калі шопка зь ялінкай у касьцёле. Прэсны смак ап-латкі. Адмысловая вячэра. Вялікдзень — перш за ўсё фарбаваныя яйкі, асьвячэнне ежы. Ка-валак шынкі, вонджаююшы каубасы, кексу ці пірага. Да Вялікдня хлебакамбінат пачэ веліко-дні паіраг, якія прадаюцца ў цяляфане. Рэкламуе съяточныя вырабы па мясцовым радыё — пад малінавыя царкоўныя званы.

Каталіцкі біскуп віншавае вернікаў з газэтных старонак на беларускай мове. Съледам і япіскап — таксама па-беларуску віншаве. Прауда, набажэнства ў катэдры ня толькі на польскай мове, а на беларускай таксама. А вось у саборы — толькі па-расейску. Што ні кажы, бліжэй-ши сэрцу касьцёлу. Бо ў саборы — нібы на афіцынай нарадзе: вялікі чыноўнік выступае пе-рад публікай, чытае міні-даклад, тлумачыць, што такое Вялікдзень. Съвятар згаджаеца. Слушаючу жанчынкі, бо мужчыннак няма ў царкве. Хіба што съвятары.

Калісці ўразіла мяне надзвычай сцэна ась-вячэння ежы ў царкве. Я нічога не выдумляю:

сапраўды, дзяячкі выглядалі быццам пасъля ба-ляваньня. Няспрытны рух — і груд булак рас-спыаўся, яны пападалі на падлогу. Съвятар паднім і паклаў іх назад. Як само сабой. Пры-чым не пірагі гэта былі съяточныя, а звычай-ныя шэрыя савецкія батоны за 13 капеек. Ка-нечне, сέньня і ў царкве пірагі. Але, як і ў тэатры, прыкладам, наведнікі пераважна жаночага стану. Гэта штосьці адваротнае мячэту, куды жанчын не пускаюць.

Бачыў зусім нядайна дзіёнае і ў чымсьці ча-роўнае відовішча. З царквы разыходзіліся жан-чынкі з агнём ад дамавіны Гасподнія, як скеміў я. Разыходзіліся ва ўсе бакі. У руках за-паленныя съвetchкі ў абразаных плястыковых бу-

тэльках. Падышоў напоўнены аўтобус. Яны — ланцужком агнёў перацякі ў яго. Аўтобус па-ехаў далей, у ім — жанчыны стаяць з трапялкімі агнямі. Міжвольная думка пра пажарную бясь-пеку. Але шафёр — анігадкі. Наступны прыпы-нак: унутры пад паветкай шэраг жанчын, якія сядзяць, тримаючы аберуць перад сабой або на каленцах такія ж запаленныя съвetchкі. Анівод-нага мужчыны, нават подручкі, нават побач — не было.

Сёлета пярэдадзень праваслаўнага Вялікдня супаў з чарнобыльскім ўгодкам. У тэлеві-зы — адно Чарнобыль і службы ў саборах. З пачатку траўня першаэзарх даў у Горадню на некалькі дзён «міратачывы абрэз». Прыйехала

ягоная гаспадыня з расейскай глыбінкі, распа-вядала, як здарыўся цуд. Выява: замест твару якісцьцы чырвоныя пісягі. Абраз выстаўлялі для пілігримаў у сёняншнім праваслаўным, раней базыльянскім жаночым манастырами.

Файна, калі каталікі пасъля съята частуюць на працы праваслаўных калегаў съянцонімі яйкамі і пірагамі. А пазней тое ж самае ро-бяць праваслаўныя. Сёлета ў літаратурскім коле мы стукалі яйка аб яйка, частаваліся, а старэйшыя ўзгадвалі часы маленства, веліко-дні час на вёсцы. Файна! А ў царкве начальства віншавала: Хрыстос уваскрэс, дарагі та-варышы!

Сяргей Астравец

## • НЕЗНАРОК •

# З нашаніўскага партфэлю

Ён — найзнакаміты піяніст сучаснасці; яна — найзнакамітая віялянчэлістка, даўно ўжо нябожчыца.

Над вёскамі Матыкалы і Сокі ўзвышаецца дзіўная калёна.

**Праца над так званым канстытуцыйным актам** цягнецца даволі доўга і цяпер яна зусім не прыярытэтная для Пуціна. Для якога цяпер галоўнае трываліць Лукашэнку ў аслабленай пазыцыі і вымушаць рабіць ўсё большыя са-ступкі ў кірунку эканамічнай незалежнасці Беларусі: увядзеніе расейскага рубля, зданча найбольш ліквідных беларускіх прадпрыем-

ству на безканкурэнцыйнай аснове расейскім алігархам.

**Рускі ўзялк** — сродак агрэсіі расейскага шавіністичнага фашызму. Рускі ўзялк — гэта злыя ўзялкі народную мову. Такім чынам вы пазбавіцеся адмоўнага ўзьдзяяньня рускага ўзялка на нашы права чалавека, свабоду слова, дэмакратыю. Гэтым мы прыблізім ісціннае валадаранье свабоды ў Беларусі.

Ужо былы вайсковец шукае сталую працу. Галоўнае — прысутнічае вялікае жаданье працаўца.

## • НОВЫЯ КНІГІ, ДАСЛАНЫЯ Ў РЭДАКЦЫЮ •

**Бабіч Ю. Колеравая і съветлавая эстэ-тыка ў мове твораў Якуба Коласа** / Віцебскі дзярж. ун-т імя П.Машэрава. — Віцебск, 2002. — 127 с.

Праз прызму колерапісу ў манаграфіі пака-заняя асаўблівасці моўнай карціны съяту Яку-ба Коласа. Наклад выданья — 100 ас.

**Мараўкоў В. Рабінавая ноц**: Выбранае. — Менск, 2003. — 480 с.: іл.

Праз 65 гадоў пасъля съмерці Валер'я Мара-кова, расстрэлянага ў 28 гадоў, пастава спад-чына вяртаецца да чытача. Выдатна аформлен-ную книгу выбрана склалі вершы, пэамы, проза пісменніка, а таксама падборка фата-здымкаў, успаміны ў літаратуразнаўчыя арты-кулы пра яго. Наклад аблежаваны.

**Матусевіч Г. Востраў**: Дыярыюш. — Кой-данава, 2003. — 100 с.: іл.

Выбраныя дзёйнікавыя запісы Ганны Мату-севіч, выдадзеныя невялікім зборнікам на «ду-ховыя ѹ матэрыяльныя сродкі» Зофіі Матусевіч, аўтарчынай бабулі, ахопліваюце пэрыяд, са снегнянія 1996 да траўня 2002 г. Востраў — на-зва засыценку, дзе жылі некалі Матусевічы. Аўтарка шчыра, пераканана ды стойка съцвяр-джае Ліцвінскай ідэю. Наклад аблежаваны.

**Мушта А. Політычская безопасность Союзного государства: Концептуальные основы и механизмы обеспечения**. — Мас-ква: Пранат, 2003.

Аўтар кнігі доўгі час ачольваў інфармацыйна-аналітычную структуры беларускіх спэцслуж-бай. Выданыя прысьвічаныя аналізу палітыч-ных аспектаў дзяржбяспекі ў рамках саюзу Беларусі і Расеі.

**Падрыхтавала Таяцна Вабішчэвіч**

## Наша Ніва КУПОН БЯСПЛАТНЫЙ ПРЫВАТНЫЙ АБВЕСТКІ

Запоўніце гэты купон, і мы надрукуем Вашу абвестку (ня больш за 15 словаў) бясплатна. А/с 537, 220050, Менск.

Тэкст

Імя і прозвішча

Адрес, тэлефон



АНАТОЛЬ КЛІЧЧУК

## • ПРЫВАТНЫЯ АБВЕСТКІ •

### ВІТАНЬНІ

Старшага выкладчыка катэдры беларускага літаратуры Мазырскага дзяржбуйнага пэдагагічнага ўніверсітэту сп. Паўла Кошмана віншуюць з пасльюхавай абаронай кандыдата дысертациі. Студэнты I курсу філфаку МДПУ

### КАНТАКТЫ

**Бацькі**, якія хочаць павесць сівах дзяцей у беларускамоўную пачатковую клясу, тэлефонічн. Т.: 288-23-52 (з 12.00 да 18.00), 288-68-91 (Irap), 215-84-09 (Алесь, пасъля 20.00)

### КНІГІ, МУЗЫКА

Прададам кнігі па архітэктуры й мастацтве Беларусі. Т.: 260-53-12

Часопісы «Роднае слова» за 1996—2001 г. прададам. 28 у. а. Т.: 270-45-64

Беларускія кнігі, аўдыё, відэа, CD у Гомелі. Т.: 45-11-51; 632-88-52 (толькі SMS)

### НАБУДУ

Набуду калькуляторы «Электроніка», манэты, якія-коль-вечы, асаўблівія старыя. Т.: 201-60-57

### ПРАДАМ

Прададам калекцыю паштовак: расейскі й заходнезеўрапейскі жывапіс (каля 5000 шт.). Т.: 260-53-12

### ПРАЦА

У менскім садоц патрабуецца выхавацельца зв веданнем беларускай мовы. Досьвед працы з дзецямі пажаданы (хочы бы з уласнымі). Т.: 234-50-25, 234-25-61 (Raica loci-phiўна або Лілія Вячаславаўна)

Выкладчык фізікі з досьведам выкладанья на падвы-шаным узроўні шукае працу ў беларускамоўнай школе. Т.: 263-70-69

Дапамагу вырашыць кампутарныя праблемы, усталя-ваць праограмы, правесць мадэрнізацыю. Т.: 264-68-90

## ПАМЯЦІ КАЛЕГІ

У аўтакатастрофе заўчаснай съмерцю загінуў украінскі журналіст Аляксандар Крывенка. Ён рэдагаваў тыднік «Політика і культура», блізкі до «НН» зъместам і прынцыпамі, і сышоў з пасады, калі ўласнікі выданья падтрымалі Кучму ў справе Гангадэз. Быў у гасцеях у Рэдакцыі «НН», шмат друкаваў пра Беларусь у «ПіКу». Зараз гэта будуць рабіць іншыя.

### АД

«Наша Ніва» запрашае да супрацоўніцтва рэкламных агентаў на выгадных умовах. Інфармацыйно пра сябе дасылайце на электронныя адресы nn@promedia.by.

Т/факс: 284-73-29.

# Наша Ніва

незалежная газета

заснаваная ў 1906, адноўленая ў 1991

галоўны рэдактары «Нашай Нівы»:

З.Вольскі (1906), А.Уласаў (1906—1914), Янка Купала (1914—1915), А.Луцкевіч, У.Знамяроўскі (1920), С.Дубавец (1991—2000).

сакратарка рэдакцыі

галоўны рэдактар

выпускны рэдактар

карэктар

карэктарка

нам. галоўнага рэдактара

тэхнічны рэдактар

выдавец і заснавальнік

Фонд выдання газеты

«Наша Ніва»

АДРАС ДЛЯ ДОПІСА:

220050, Менск, а/с 537

Tel/fax: (017) 284-73-29, 8-029-613-32-32.

E-mail: nn@promedia.by

On-line: www.nn.by

© НАША НІВА. Спасылка на «Нашу Ніву» абавязковая. 8 палос

фарматам А2. Друкарня РУП «Выдавецтва «Беларускі Дом друку». Менск, пр. Скірмунт, 79. Рэдакцыя не насе адказнасці за

зъмест рэкламных абвестак. Кошт свабодны. Пасъведчаныя

аб